

2284/43

1.496.576

1016


К. МАРКС  
i  
Ф. ЭНГЕЛЬС

---

---

МАНІФЕСТ  
КОМУНІСТЫЧНАЙ  
ПАРТЫІ


---



---

---

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МІНСК 1948



---

К. МАРКС і Ф. ЭНГЕЛЬС

МАНІФЕСТ  
КОМУНІСТЫЧНАЙ  
ПАРТЫ



ДЗЯРЖАЎНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БССР  
МІНСК 1948

## З М Е С Т

Прадмова да нямецкага выдання 1872 года . . . . .	3
Прадмова да рускага выдання 1882 года . . . . .	6
Прадмова да нямецкага выдання 1883 года . . . . .	8
З прадмовы да нямецкага выдання 1890 года . . . . .	9

## МАНІФЕСТ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ

I. Буржуа і пролетарыі . . . . .	14
II. Пролетарыі і комуністы . . . . .	27
III. Соцыялістычна і комуністычна літаратура . . . . .	36
1) Рэакцыйны соцыялізм . . . . .	36
а) Феадальны соцыялізм . . . . .	36
б) Дробнабуржуазны соцыялізм . . . . .	38
в) Нямецкі, або «ісцінны», соцыялізм . . . . .	40
2) Кансерватыўны, або буржуазны, соцыялізм . . . . .	43
3) Крытычна-утапічны соцыялізм і комунізм . . . . .	44
IV. Адносіны комуністаў да розных апазіцыйных партый	47



Рэдактар перакладу *М. Волгіна*  
Тэхрэдактар *Я. Карпіновіч*  
Карэктар *Н. Гурын*

1.496.576

---

АТ 01432    Падпісана да друку 29/І 1948 г.    Тыраж 20000 экз.  
Палера 84×108/32    Уч. аўт. арк. 2,8    Друк. арк. 3.    Заказ 9.

---

Друкарня ім. Сталіна, Мінск, Пушкіна 55

1949 и 32/25

## ПРАДМОВА ДА НЯМЕЦКАГА ВЫДАННЯ

1872 года

«Саюз комуністаў»<sup>1</sup>, міжнародная рабочая арганізація, якая пры тагачасных умовах, зразумела, магла быць толькі арганізацыяй тайной, на кангрэсе, які адбыўся ў лістападзе 1847 г. у Лондане, даручыла ніжэй-падпісаўшымся выпрацаваць прызначаную для апублікавання разгорнутую тэарэтычную і практычную пра-граму партыі. Так узнік ніжэйпаданы «Маніфест», рукапіс якога быў адпраўлен для надрукавання ў Лондан за некалькі тыдняў да лютайскай рэволюцыі<sup>2</sup>. Выданы спачатку па-нямецку, «Маніфест» вытрымаў на гэтай мове ў Германіі, Англіі і Амерыцы па крайній меры дванаццаць розных выданняў. На англійскай мове ён упершыню паявіўся ў 1850 г. у Лондане ў «Red Republican», у перакладзе міс Элен Макфарлейн, а затым у 1871 г., па меншай меры ў трох розных перакладах, — у Амерыцы. На французскай мове ён у першы раз вышаў у Парыжы незадоўга да чэрвеньскага паўстання 1848 г. і нядавна — у нью-йоркскім «Le Socialiste». Падрыхтоўваецца новы пераклад. На польскай мове ён паявіўся ў Лондане неўзабаве пасля першага нямецкага выдання. На рускай — у Жэневе ў 60-х гадах. На дацкую мову ён быў перакладзен таксама неўзабаве пасля свайго выходу ў свет.

Як ні моцна змяніцца ўмовы за апошнія дваццаць пяць гадоў, аднак развітыя ў гэтым «Маніфесце» агульныя асноўныя палажэнні застаюцца ў цэлым зусім пра-

<sup>1</sup> Гл. артыкул Энгельса «Да гісторыі Саюза комуністаў», т. II  
Выбр. тв. К. Маркса. Рэд.

<sup>2</sup> Маецца на ўвазе лютайская рэволюцыя 1848 г. у Францыі.  
Рэд.

вільнымі і да цяперашняга часу. У асобных месцах варта было-б унесці некаторыя папраўкі. Практычнае прымяненне гэтых асноўных палажэнняў, як гаворыць сам «Маніфест», будзе ўсюды і заўсёды залежаць ад існуючых гістарычных умоў, і таму рэволюцыйным мерапрыемствам, выстаўленым у канцы II раздзела, ні ў якім разе не надаецца самадаўлеючага значэння. У цяперашні час гэта месца варта было-б у многіх адносінах выкласці інакш. У выніку велізарнага развіцця буйнай прамысловасці за апошнія дваццаць пяць гадоў і ідучага побач з ім росту партыйнай арганізацыі рабочага класа; у выніку практычнага вопыту спачатку лютайскай рэволюцыі, а пасля, у яшчэ большай меры, Па-рыжскай комуны, калі ўпершыню палітычная ўлада на працягу двух месяцаў знаходзілася ў руках пролетарыата, гэтая праграма цяпер месцамі ўстарэла. У асаблівасці Комуна даказала, што «рабочы клас не можа проста авалодаць гатовай дзяржаўнай машынай і пусціць яе ў ход для сваіх уласных мэт» (гл. «Der Bürgerkrieg In Frankreich. Adresse des Generalrats der Internationalen Arbeiterassoziation», deutsche Ausgabe, S. 19<sup>1</sup>, дзе гэта думка развіта паўней)<sup>2</sup>. Далей, зразумела сама сабою, што крытыка соцыялістычнай літаратуры для цяперашняга часу з'яўляецца няпоўнай, таму што дазведзена толькі да 1847 г.; так-жа сама зразумела, што заўвагі аб адносінах комуністаў да розных апазіцыйных партый (раздел IV), калі ў асноўных рысах правільны і для сёнешняга дня, то ўсё-ж у сваіх дэталях устарэлі ўжо таму, што палітычнае становішча зусім змянілася і большасць пералічаных там партый сцёрта гістарычным развіццём з твару зямлі.

Аднак «Маніфест» з'яўляецца гістарычным дакументам, змяняць які мы ўжо не лічым сябе больш у праве.

<sup>1</sup> Гл. К. Маркс. «Грамадзянская вайна ў Францыі. Адоўза Генеральнага Совета Міжнароднага Таварыства Рабочых», т. II Выбр. твораў. Рэд.

<sup>2</sup> Гл. т. II Выбр. тв. К. Маркса. Гэты «... асноўны і галоўны ўрок Парыжскай Комуны, — пісаў Ленін у сваёй рабоце «Дзяржава і рэволюцыя» (1917 г.), — Маркс і Энгельс лічылі маючым такую гіганцкую важнасць, што яны ўнеслі яго, як істотную папраўку да «Комуністычнага Маніфеста». «І іменна гэты ўрок, — пісаў далей Ленін, — не толькі зусім забыты, але і проста скажоны пануючым, кауцкіянскім, «тлумачэннем» марксізма!» (Творы, т. XXI, стар. 394, 395). Рэд.

Die erste russische Ausgabe des „Manifestes der Kommunistischen Partei“, übersetzt von Kastelan, erschien Anfang des sechziger Jahr in den Drucken des „Kolokol“. Der Druck kamte damals in der <sup>in russischer Sprache</sup> Russischen Kunstsammlung sehen. Solche Auffassung wäre heute unmöglich.

Welch bedrückendes Gefühl damals (Sechs 1847) die politische Bewegung noch zu nehmen, zeigt am Klaverton des Schlusskapitels des Manifests „Wahlweg der Kommunisten zu den verschiedenen Oppositionsparteien“ den verschiedenen Ländern. Hier fehlen nun noch groß — das Russische Russland und die Vereinigten Staaten. Es war die Zeit von Russland die letzte grosse Reserve der europäischen Gedankent. Reaktion bildete; wo die Bewegung der Staaten die proletarische Übermacht Europas durch Emigration abwachten beide Länder vorwiegend über große Europa mit Rohprodukten & waren Englands Absatzmarkte neuer Industriestrukturen geworden. Beide Länder waren damals

Перша старотка рукопису прадмовы Маркса і Энгельса да рускага выдання «Маніфеста Комуністычнай партыі» 1882 г.  
(напісана рукою Ф. Энгельса)

Магчыма, наступнае выданне ўдасца забяспечыць увоздзінамі, ахапляючымі прамежак ад 1847 г. да нашых дзён; гэтае выданне «Маніфеста» было прадпрынята настолькі нечакана для нас, што ў нас не было часу для гэтай работы.

Карл Маркс. Фрыдрых Энгельс.

Лондан, 24 чэрвеня 1872 г.

## ПРАДМОВА ДА РУСКАГА ВЫДАННЯ 1882 года

Першае рускае выданне «Маніфеста комуністычнай партыі» ў перакладзе Бакуніна паявілася ў пачатку 60-х гадоў у друкарні «Колокола». У той час рускае выданне «Маніфеста» магло здавацца на Захадзе не больш як літаратурным кур'ёзам. У цяперашні час такі погляд быў-бы ўжо немагчымы. Да якой ступені абмежаваны абсяг распаўсюджання меў тады (снежань 1847 г.) рух пролетарыята, лепш за ўсё паказвае апошні раздел «Маніфеста»: Адносіны комуністаў да розных апазіцыйных партый у розных краінах. У ім нехапае якраз Расіі і Злучаных Штатаў. Гэта быў час, калі Расія з'яўлялася апошнім вялікім рэзервам усёй еўрапейскай рэакцыі. Эміграцыя ў Злучаныя Штаты паглынала збыткоўныя сілы еўрапейскага пролетарыята. Абедзве гэтыя краіны забяспечвалі Еўропу сыравінай і служылі ў той-жа час рынкам для збыту яе прамысловых вырабаў. Абедзве яны, значыцца, з'яўляліся тады такім інакш аплотам існуючага грамадскага ладу Еўропы.

Да якой ступені змянілася гэта цяпер! Іменна еўрапейская іміграцыя садзейнічала каласальному развіццю земляробства ў Паўночнай Амерыцы, якое сваёй канкурэнцыяй хістae буйнае і дробнае еўрапейскае землеўладанне ў самых яго асновах. Яна дала, апрача таго, Злучаным Штатам магчымасць узяцца за эксплуатацыю багатых крыніц прамысловага развіцця ў такіх размерах і з такой энергіяй, якія ў кароткі час павінны паклесці канец прамысловай манаполіі Заходній Еўропы і асабліва Англіі. Абедзве гэтыя акалічнасці ў сваю

чаргу ўздейнічаюць у рэволюцыйным сэнсе і на Амерыку. Дробная і сярэдняя паземельная ўласнасць фермераў, аснова ўсяго яе палітычнага ладу, перамагаеца мала-памалу канкурэнцыяй велізарных ферм; у той-жэ час у прымесловых акругах упершыню развіваецца шматлікі пролетарыят і неймаверная канцэнтрацыя капиталаў.

Пярэдзем да Расіі. У перыяд рэволюцыі 1848—1849 гг. не толькі еўрапейскія манархі, але і еўрапейскія буржуа знаходзілі ў рускім умяшанні адзінае выратаванне супроць пролетарыята, які толькі што пачаў пра-бужацца. Цара абвясцілі главою еўрапейскай рэакцыі. Цяпер ён — ваенна-палонны рэволюцыі, які ўтрымліваецца ў Гатчыне, і Расія прадстаўляе сабою перадавы атрад рэволюцыйнага руху ў Еўропе.

Задачай «Комуністычнага маніфеста» было абвясціць немінула надыходзячу пагібель сучаснай буржуазнай уласнасці. Але побач з хутка ўзрастаючай капіталістычнай гарачкай і буржуазнай паземельнай уласнасцю, якая толькі цяпер утвараеца, мы знаходзім у Расіі большую палавіну зямлі ў абшчынным уладанні сялян. Паўстае пытанне цяпер: ці можа руская абшчына — гэтая, праўда, значна ўжо разбураная форма першабытнага калектыўнага ўладання зямлі — непасрэдна перайсці ў вышэйшую, комуністычную форму землеўладання? Або, наадварот, яна павінна прайсці спачатку той-жэ працэс разлажэння, які яна праходзіць у гістарычным развіцці Захада?

Адзіны магчымы ў сучасны момант адказ на гэтае пытанне заключаеца ў наступным. Калі руская рэволюцыя паслужыць сігналам рабочай рэволюцыі на Захадзе, так што абедзве яны папоўняць адна другую, то сучасная руская абшчынная ўласнасць на зямлю можа з'явіцца зыходным пунктам комуністычнага развіцця.

Карл Маркс. Ф. Энгельс.

Лондан, 21 студзеня 1882 г.

# ПРАДМОВА ДА НЯМЕЦКАГА ВЫДАННЯ

1883 года

Прадмову да гэтага выдання мне прыходзіцца, на жаль, падпісваць аднаму. Маркс — чалавек, якому ўвесь рабочы клас Еўропы і Амерыкі абавязан больш, чым каму-б то ні было, — спачывае на Хайгейцкіх могілках, і магіла яго парасла ўжо першай травой. Пасля яго смерці ўжо ва ўсякім выпадку не можа быць гутаркі аб пераробцы або дапаўненні «Маніфеста». Тым больш я лічу неабходным з поўнай яснасцю яшчэ раз заявіць тут наступнае:

Асноўная мысль, якая праходзіць чырвонай ніткай праз увесь «Маніфест», мысль, што эканамічная вытворчасць і немінуча выцякаючая з яе будова грамадства любой гістарычнай эпохі ўтвараюць аснову яе палітычнай і разумовай гісторыі; што ў адпаведнасці з гэтым (з часу разлажэння першабытнага абшчыннага землеўладання) уся гісторыя была гісторыяй класавай барацьбы, барацьбы паміж эксплуатуемымі і эксплуатуючымі, падначаленымі і пануючымі класамі на розных ступенях грамадскага развіцця, і што цяпер гэта барацьба дасягнула ступені, на якой эксплуатуемы і прыгнечаны клас (пролетарыят) не можа ўжо вызваліцца ад эксплуатуючага і прыгнятаючага яго класа (буржуазіі), не вызваляючы ў той-жа час усяго грамадства назаўсёды ад эксплуатацыі, прыгнечання і класавай барацьбы,— гэтая асноўная мысль належыць цалкам і выключна Марксу<sup>1</sup>.

Я гэта гаварыў ужо неаднаразова, але іменна цяпер неабходна прадпаслаць гэтую заяву і самому «Маніфесту».

Ф. Энгельс

• Лондан, 28 чэрвеня 1883 г.

<sup>1</sup> «Да гэтай мыслі»,—пісаў я ў прадмове да англійскага перакладу, — «якая, на маю думку, павінна для гісторыі мець такое-ж значэнне, якое для біялогіі мела тэорыя Дарвіна, абодва мы паствурова набліжаліся яшчэ за некалькі год да 1845 г. У якой меры мне ўдалося прасунуцца ў гэтым напрамку самастойна, лепш за ўсё можна меркаваць па маёй работе «Становішча рабочага класа ў Англіі». Калі-ж вясною 1845 г. я зноў сустрэўся з Марксам у Брусселі, ён ужо распрацаваў гэтую мысль і ізлажыў яе мне амаль у тых-же ясных выражэннях у якіх я прывёў яе тут». (Зайвага Энгельса да нямецкага выдання 1890 г.).

# З ПРАДМОВЫ ДА НЯМЕЦКАГА ВЫДАННЯ

1890 года

«Маніфест» меў свой уласны лёс. Пры сваім паяўленні ён быў (як гэта даказваюць пераклады, адзначаныя ў першай прадмове) з захапленнем сустрэты тады яшчэ нешматлікім авангардам навуковага соцыялізма, але неўзабаве быў адцяснёны на задні план рэакцыяй, якая пачалася ўслед за паражэннем парыжскіх рабочых у чэрвені 1848 г., і, нарэшце, асуджэннем кёльнскіх комуністаў у лістападзе 1852 г. быў «на законнай падставе» абвешчан па-за законам.

Звязаны з лютайскай рэвалюцыяй рабочы рух знік з грамадской арэны, а разам з ім адышоў на задні план і «Маніфест».

Калі еўрапейскі рабочы клас зноў дастаткова ўмацаўся для новага наступлення на ўладу пануючых класаў, узнікла «Міжнароднае Таварыства Рабочых». Яго мэтай было аб'еднаць у адну вялікую армію ўсе боездольныя сілы рабочага класа Еўропы і Амерыкі. Таму яно не магло адпраўляцца *непасрэдна* ад прынцыпаў, выкладзеных у «Маніфесце». Яно павінна было мець такую праграму, якая не закрывала-б дзвярэй перад англійскімі трэд-юніёнамі, французскімі, бельгійскімі, італьянскімі і іспанскімі пруданістамі і нямецкімі ласальянцамі<sup>1</sup>. Такая праграма—тлумачальная запіска да статута Інтэрнацыянала — была напісана Марксам з майстэрствам, якое павінны былі прызнаць нават Бакунін і анархісты. Маркс быў зусім упэўнен у канчатковай перамозе прынцыпаў, выстаўленых у «Маніфесце», цалкам пакладаючыся пры гэтым на інтэлектуальнае развіццё рабочага класа, якое павінна было з'явіцца немінучым плодам сумеснага дзеяння і абмеркавання. Падзеі і перыпетыі барацьбы супроць капітала, — прычым паражэнні яшчэ больш, чым перамогі, — не маглі не паказаць змагаючымся ўсю безгрунтоўнасць тых усерватуючых сродкаў, якіх яны да таго часу прытрымлі-

<sup>1</sup> У зносінах з намі Ласаль заўсёды прызнаваў сябе «вучнем» Маркса і, у якасці гэтакага, стаяў, зразумела, на глебе «Маніфеста». Інакш абстаяла справа з тымі яго паслядоўнікамі, якія ішлі далей яго патрабавання вытвараючых таварыстваў з дзяржаўным крэдытам і якія падзялялі ўесь рабочы клас на старонікаў дзяржаўнай дапамогі і старонікаў самадапамогі. (Заўвага Энгельса.)

валіся, і зрабіць іх галовы больш усپрымальнымі да грунтоўнага разумення сапраўдных умоў вызвалення рабочых. І Маркс быў праў. У 1874 г., у момант распаду Інтэрнацыянала, рабочы клас быў ужо зусім не той, якім ён быў пры аснаванні Інтэрнацыянала ў 1864 г. Пруданізм у раманскіх краінах і спецыфічнае ласальянства ў Германіі знаходзіліся пры апошнім канані, і нават тагачасныя архі-кансерватыўныя англійскія трэд-юніёны паступова набліжаліся да моманту, калі старшыня іх кангрэса ў Суонсі ў 1887 г. змог сказаць ад іх імені: «Кантынентальны соцыялізм больш нас не палохае». Але ў 1887 г. кантынентальным соцыялізмам была амаль выключна тэорыя, ізложеная ў «Маніфесце». Такім чынам, гісторыя «Маніфеста» да пэўнай ступені адлюстроўвае гісторыю сучаснага рабочага руху з 1848 г. У цяперашні час ён несумненна з'яўляецца самым распаўсюджаным, найбольш міжнародным творам усёй соцыялістычнай літаратуры, агульнай праграмай многіх мільёнаў рабочых усіх краін ад Сібіры да Каліфорніі.

І ўсё такі ў момант яго паяўлення мы не маглі назваць яго *соцыялістычным* маніфестам. У 1847 г. соцыялістамі называліся два разрады людзей. З аднаго боку, прыхільнікі розных утапічных сістэм, у асаблівасці оуэністы ў Англіі і фур'ерысты ў Францыі; абедзве гэтыя плыні ўжо тады вырадзіліся проста ў секты, якія паступова выміралі. З другога боку, — усялякія соцыяльныя захары, якія імкнуліся з дапамогай розных усератуючых сродкаў і ўсякага роду лат адхіліць грамадскія бядоты, не прычыняючы пры гэтым аніякай шкоды капиталу і прыбытку. У абедвух выпадках то былі людзі, якія стаялі па-за рабочым рухам і шукалі падтрымання хутчэй у «адукаваных» класаў. Наадварот, тая частка рабочых, якая пераканалася ў недастатковасці чиста палітычных пераваротаў і патрабавала карэннай перабудовы грамадства, называла сябе тады *комуністычнай*. Гэта быў яшчэ мала апрацаваны, толькі інтынктыўны, у многім грубаваты комунізм; але ён быў дастаткова моцны для таго, каб стварыць дзве сістэмы утапічнага комунізма — «ікарыйскі» комунізм Кабэ ў Францыі і комунізм Вейтлінга ў Германіі. Соцыялізм азначаў у 1847 г. буржуазны рух, комунізм — рабочы рух. Соцыялізм, па крайній меры на кантыненце, быў

зусім добрапрыстайным, комунізм — якраз наадварот. А паколькі мы ўжо тады зусім рашуча прытрымліваліся думкі, што «вызваленне рабочага класа можа быць справай толькі самога рабочага класа», то не маглі ні хвіліны сумнявацца, якую з двух назваў выбраць. І пасля нам ніколі не прыходзіла ў галаву адмаўляцца ад яе.

«Пролетары ўсіх краін, еднайцеся!» — толькі ня-многа галасоў адклікнулася нам, калі мы 42 гады таму назад кінулі ў свет гэты кліч напярэдадні парыжскай рэволюцыі, — першай, у якой пролетарыят выступіў з уласнымі патрабаваннямі. Але 28 верасня 1864 г. пролетары большасці заходнега ўрапейскіх краін з'едналіся ў слаўнай памяці «Міжнароднае Таварыства Рабочых». Праўда, сам Інтэрнацыянал пражыў усяго толькі дзе-вяць гадоў. Але што аснаваны ім вечны саюз пролетарияў ўсіх краін яшчэ жыве і нават стаў мацней, чым калі-б то ні было, гэта лепш за ўсё даказваецца сёнеш-нім днём. Бо сёння, калі я пішу гэтыя радкі, ёўрапейскі і амерыканскі пролетарыят праводзіць агляд сваіх бая-вых сіл, упершыню мабілізаваных у адну армію, пад адным сцягам, дзеля адной бліжэйшай мэты — для за-конадаўчага ўстанаўлення нармальнага восьмігадзіннага рабочага дня, абвешчанага яшчэ Жэнеўскім кангрэсам Інтэрнацыянала ў 1866 г. і пасля—другі раз—Парыжскім рабочым кангрэсам у 1889 г. І відовішча сёнешняга дня пакажа капиталістам і землеўладальнікам ўсіх краін, што пролетары ўсіх краін цяпер сапраўды з'едналіся..

О, калі-б Маркс быў цяпер побач са мною, каб ба-чыць гэта ўласнымі вачыма!

Ф. Энгельс.

Лондан, 1 мая 1890 г.

# МАНІФЕСТ КОМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ

Прызрак бродзіць па Еўропе—прызрак комунізма. Усе сілы старой Еўропы аб'едналіся для свяшчэннай траўлі гэтага прызраку: папа і цар, Метэрніх і Гізо, французскія радыкалы і нямецкія паліцэйскія.

Дзе тая апазіцыйная партыя, якую яе праціўнікі, маючыя ўладу, не зняславілі-б комуністычнай? Дзе тая апазіцыйная партыя, якая ў сваю чаргу не кідала-б кляймуючага абвінавачання ў комунізме як больш перадавым прадстаўнікам апазіцыі, так і сваім рэакцыйным праціўнікам?

Два вывады выцякаюць з гэтага факта.

Комунізм прызнаецца ўжо сілаю ўсімі еўрапейскімі сіламі.

Пара ўжо комуністам перад усім светам адкрыта ізлажыць свае погляды, свае мэты, свае імкненні і казкам аб прызраку комунізма проціпаставіць маніфест самой партыі.

З гэтай мэтай у Лондане сабраліся комуністы самых розных нацыянальнасцей і склалі наступны «Маніфест», які публікуеца на англійскай, французскай, нямецкай, італьянскай, фланандской і дацкай мовах.

# Manifest

der

## Kommunistischen Partei.

---

Veröffentlicht im Februar 1848.

---

Proletarier aller Länder vereinigt euch.

---

London.

Gedruckt in der Office der „Bildungs-Gesellschaft für Arbeiter“  
von F. C. Burghard.

46. LIVERPOOL STREET BISHOPSGATE.

Вокладка «Маніфеста Комуністичнай партії» видання 1848 р.



## I. БУРЖУА І ПРОЛЕТАРЫ<sup>1</sup>

Гісторыя ўсіх да гэтага часу існаваўшых грамадстваў<sup>2</sup> была гісторыяй барацьбы класаў.

Свабодны і раб, патрыцый і плебей, памешчык і прыгонны, майстар<sup>3</sup> і падмайстар, карацей — прыгнятальнік і прыгнятаемы знаходзіліся ў вечным антаганізме адзін да другога, вялі бесперапынную, то скрытую, то яўную барацьбу, якая заўсёды канчалася рэволюцыйнай перабудовай усяго грамадскага будынка або агульнай пагібеллю вядучых барацьбу класаў.

У папярэдняй гісторычнай эпохі мы знаходзім амаль усюды поўнае расчляненне грамадства на розныя саслоўі,—цэлую лесніцу розных грамадскіх станаў. У ста-

<sup>1</sup> Пад буржуазіяй разумееца клас сучасных капіталістаў, уласнікаў сродкаў грамадской вытворчасці, прымняючых наёмную працу. Пад пролетарыятам разумееца клас сучасных наёмных рабочых, якія, будучы пазбаўлены сваіх уласных сродкаў вытворчасці, вымушаны, для таго каб жыць, прадаваць сваю рабочую сілу. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

<sup>2</sup> Гэта значыць уся гісторыя, дайшоўшая да нас у пісьмовых кропініцах. У 1847 г. прадгісторыя грамадства, грамадская арганізацыя, папярэдняя ўсёй пісанай гісторыі, амаль зусім яшчэ не была вядома. За час, які мінуў з той пары, Гакстгаузен адкрыў абшчынную ўласнасць на зямлю ў Расіі, Маурэр даказаў, што яна з'яўлялася грамадской асновай, з якой у гісторычным развіцці зыходзілі ўсе германскія племёны, і паступова высветлілася, што сельская абшчына з агульным уладаннем зямлём была першабытнай формай грамадства ад Індыі да Ірландыі. Нарэшце, Морган завяршыў справу сваім адкрыццём сапраўднай сутнасці *рода* і яго становішча ў *племені*, ускрыўши tym самым унутраную арганізацыю гэтага першабытнага комуністычнага грамадства ў яе тыповай форме. З разлажэннем гэтай першабытнай абшчыны пачынаецца расслаенне грамадства на асобыя і нарэшце антаганістычныя класы. Я папрабаваў прасачыць гэты працэс разлажэння ў рабоце «Der Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staats», 2-е выд., Stuttgart. 1886. [Пар. Ф. Энгельс. «Паходжанне сям'і, прыватнай уласнасці і дзяржавы». К. Маркс і Ф. Энгельс, Творы, т. XVI, ч. 1.] (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

<sup>3</sup> Цэхавы майстар—гэта поўнапраўны член цэха, майстар унутры цэха, а не старшына яго. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

ражытным Рыме мы сустракаем патрыцыяў, коннікаў, плебеяў, рабоў; у сярэднія вякі — феадальных паноў, васалаў, цэхавых майстраў, падмайстраў, прыгонных, і да таго-ж амаль у кожным з гэтых класаў яшчэ асобныя градацы.

Вышаўшае з недраў загінуўшага феадальнага грамадства сучаснае буржуазнае грамадства не знішчыла класавых супярэчнасцей. Яно толькі паставіла новыя класы, новыя ўмовы прыгнечання і новыя формы барацьбы на месца старых.

Наша эпоха, эпоха буржуазіі, адрозніваецца аднак тым, што яна спрасціла класавыя супярэчнасці: грамадства ўсё больш і больш расколваецца на два вялікія варожыя лагеры, на два вялікія класы, якія стаяць адзін супроць другога,—буржуазію і пролетарыят.

З прыгонных сярэдневякоўя вышла свабоднае насельніцтва першых гарадоў; з гэтага саслоўя гаражан развіліся першыя элементы буржуазіі.

Адкрыццё Амерыкі і морскага шляху вакол Афрыкі стварыла для падымаючайся буржуазіі новае поле дзеяніасці. Ост-індскі і кітайскі рынкі, каланізацыя Амерыкі, абмен з калоніямі, павелічэнне колькасці сродкаў абмену і тавараў наогул далі нечуваны да таго часу штуршок гандлю, мораපлаванню, прамысловасці і тым самым выклікалі ў распадаўшымся феадальным грамадстве хуткае развіццё рэволюцыйнага элемента.

Ранейшая феадальная або цэхавая арганізацыя прамысловасці больш не магла задаволіць попыту, узрастаўшага разам з новымі рынкамі. Месца яе заняла мануфактура. Цэхавыя майстры былі выцеснены прамысловым сярэднім саслоўем; падзел працы паміж рознымі карпарацыямі знік, уступіўшы месца падзелу працы ўнутры асобнай майстэрні.

Але рынкі ўсё раслі, попыт усё павялічваўся. Задаволіць яго не магла і юго і мануфактура. Тады пары і машина зрабілі рэволюцыю ў прамысловасці. Месца мануфактуры заняла сучасная буйная прамысловасць, месца прамысловага сярэдняга саслоўя занялі мільянеры-промыслоўцы, прадвадзіцелі цэлых прамысловых армій, сучасныя буржуа.

Буйная прамысловасць стварыла сусветны рынак, падрыхтаваны адкрыццём Амерыкі. Сусветны рынак

выклікаў каласальнае развіццё гандлю, мораплавання і сродкаў сухапутных зносін. Гэта ў сваю чаргу зрабіла ўплыў на расшырэнне прамысловасці, і ў той-жэ меры, у якой раслі прамысловасць, гандаль, мораплаванне, чыгункі, развівалася буржуазія, яна павялічвала свае капиталы і адцясняла на задні план усе класы, атрыманыя ў спадчыну ад сярэдневякоў.

Мы бачым, такім чынам, што сучасная буржуазія сама з'яўляецца прадуктам доўгага працэса развіцця, раду пераваротаў у спосабе вытворчасці і абмену.

Кожная з гэтых ступеней развіцця буржуазіі суправаджалася адпаведным палітычным поспехам<sup>1</sup>. Прыгнечанае саслоўе пры панаванні феадалаў, узброеная і самакіраўнічая асацыяцыя ў комуне<sup>2</sup>, тут — незалежная гарадская рэспубліка<sup>3</sup>, там — трэцяе падатковое саслоўе манархii<sup>4</sup>, затым, у перыяд мануфактуры, — процівага дваранству ў саслоўнай або ў абсолютнай манархii і галоўная аснова буйных манархii наогул,—такавы ступені, якія прыйшли буржуазіі ў сваім развіцці; нарэшце, з часу ўмацавання буйнай прамысловасці і ўстанаўлення сусветнага рынка буржуазія заваявала сабе выключнае палітычнае панаванне ў сучаснай прадстаўнічай дзяржаве. Сучасная дзяржаўная ўлада — гэта толькі камітэт, які кіруе агульнымі справамі ўсяго класа буржуазіі.

Буржуазія адыграла ў гісторыі надзвычай рэvolutionную ролю.

<sup>1</sup> У англійскім выданні 1888 г., рэдагаваным Энгельсам, пасля слова: «поспехам» устаўлены слова: «гэтага класа». Рэд.

<sup>2</sup> «Комуналі» называліся ў Францыі ўзнікаўшыя гарады нават да таго часу, калі яны адваявалі ў сваіх феадальных уладароў і паноў мясцове самакіраўніцтва і палітычныя права «трэцяга саслоўя». Наогул кажучы, тут у якасці тыповай краіны эканамічнага развіцця буржуазіі ўзята Англія, у якасці тыповай краіны яе палітычнага развіцця — Францыя. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

Комуна — так называлі гаражане Італіі і Францыі сваю гарадскую абшчыну, пасля таго як яны адкупілі або адваявалі ў сваіх феадальных паноў першыя права самакіраўніцтва. (Заўвага Энгельса да нямецкага выдання 1890 г.)

<sup>3</sup> У англійскім выданні 1888 г. пасля слоў: «незалежная гарадская рэспубліка» устаўлены слова: «(як у Італіі і Германіі)». Рэд.

<sup>4</sup> У англійскім выданні 1888 г. пасля слова: «манархii» устаўлены слова: «(як у Францыі)». Рэд.

Буржуазія, усюды, дзе яна дасягнула панавання, разбурыла ўсе феадальныя, патрыярхальныя, ідylічныя адносіны. Бязлітасна разарвала яна стракатыя феадальныя путы, якія прывязвалі чалавека да яго «натуральных павяліцеляў», і не пакінула паміж людзьмі ніякай іншай сувязі, апрача голага інтэрэсу, бессардечнага «чыстагана». У ледзянай вадзе эгаістычнага разліку патапіла яна свяшчэнны трэпет рэлігійнага экстаза, рыцарскага энтузіязма, мяшчанскай сэнтыментальнасці. Яна ператварыла асабовую годнасць чалавека ў менавую вартасць і паставіла на месца незлічоных падарваных і набытых свабод *адну* бессумленную свабоду гандлю. Адным словам, эксплуатацыю, прыкрытую рэлігійнымі і палітычнымі ілюзіямі, яна замяніла эксплуатацый адкрытай, бессаромнай, прамой, чорствай.

Буржуазія пазбавіла свяшчэннага арэола ўсе роды дзейнасці, якія да таго часу лічыліся пачэснымі і на якія глядзелі з пачцівым трэпетам. Урача, юриста, свяшчэнніка, паэта, чалавека навукі яна ператварыла ў сваіх платных наёмных работнікаў.

Буржуазія сарвала з сямейных адносін іх чуллівасентыментальнае покрыва і звяла іх да чиста грашовых адносін.

Буржуазія паказала, што грубае праяўленне сілы, якое выклікае ў рэакцыянеру такое захапленне сярэднімі вякамі, знаходзіла сабе натуральнае дапаўненне ў ляноце і нерухомасці. Яна ўпершыню паказала, чаго можа дасягнуць чалавечая дзейнасць. Яна стварыла цуды маастацтва, але зусім іншага роду, чым егіпецкія піраміды, рымскія вадаправоды і гатычныя саборы; яна зрабіла зусім іншыя паходы, чым перасяленне народаў і крыжовыя паходы.

Буржуазія не можа існаваць, не выклікаючы заўсёды пераваротаў у прыладах вытворчасці, не рэволюцыянізуючы, значыцца, вытворчых адносін, а стала быць, і ўсёй сукупнасці грамадскіх адносін. Наадварот, першай умовай існавання ўсіх ранейших прамысловых класаў было нязменнае захаванне старога спосабу вытворчасці. Бесперастанныя перавароты ў вытворчасці, няспыннае патрасенне ўсіх грамадскіх адносін, вечная няўпэўненасць і рух адрозніваюць буржуазную эпоху ад усіх папярэдніх. Усе застыўшыя, пакрытыя іржаўчынай адносіны, разам з супраджаўшымі іх, вякамі асвячо-

нымі ўяўленнямі і поглядамі, разбураюцца, усе ўзнікаючыя зноў аказваюцца ўстарэлымі перш чым паспяваюць акасцянець. Усё саслоўнае і застойнае знікае, усё свяшчэннае апаганьваецца, і людзі прыходзяць, нарэшце, да неабходнасці зірнуць цвярозымі вачыма на сваё жыццёвае становішча і свае ўзаемныя адносіны.

Патрэбнасць у пастаянна ўзрастаючым збыце продуктаў гоніць буржуазію па ўсяму зямному шару. Усюды павінна яна ўнядрыцца, усюды аргрунтувацца, усюды ўстанавіць сувязі.

Буржуазія шляхам эксплуатацыі сусветнага рынка зрабіла вытворчасць і спажыванне ўсіх краін касмапалітычным. На вялікі жаль рэакцыянеру яна вырвала з-пад ног прамысловасці нацыянальную глебу. Спрадвечныя нацыянальныя галіны прамысловасці знішчаны і прадаўжаюць знішчацца з кожным днём. Іх выясняюць новыя галіны прамысловасці, увядзенне якіх становіща пытаннем жыцця для ўсіх цывілізаваных нацый, галіны, перапрацоўваючыя ўжо не мясцовую сырavіну, а сырavіну, прывезімую з самых аддаленых абласцей зямнога шара, і вырабляючыя фабрычныя прадукты, спажываemyя не толькі ўнутры данай краіны, але і ва ўсіх частках свету. Замест старых патрэбнасцей, якія задавальняліся айчыннымі прадуктамі, узікаюць новыя, для задавальнення якіх патрабуюцца прадукты самых аддаленых краін і клімату. На змену старому мясцоваму і нацыянальнаму самадаўленню і замкнёнасці прыходзіць усебаковая сувязь і ўсебаковая залежнасць нацый адна ад другой. Гэта ўроўнай меры адносіца як да матэрыяльнай, так і да духоўнай вытворчасці. Плады духоўнай дзейнасці асобных нацый становяцца агульным здабыткам. Нацыянальная аднабаковасць і абмежаванасць становяцца ўсё больш і больш немагчымымі, і з мноства нацыянальных і мясцовых літаратур утвараеца адна сусветная літаратура.

Буржуазія хуткім удасканаленнем усіх прылад вытворчасці і бясконцым аблігчэннем сродкаў зносін уцягвае ў цывілізацыю ўсе, нават самыя варварскія, нацыі. Дзяшовыя цэны яе тавараў—вось тая цяжкая артылерыя, з дапамогай якой яна разбурае ўсе кітайскія сцены і прымушае да капітуляцыі самую ўпорную няnavісць варвараў да чужаземцаў. Пад страхам гібелі прымушае яна ўсе нацыі прыняць буржуазны спосаб

вытворчасці, прымушае іх уводзіць у сябе так званую цывілізацыю, г. зн. станавіцца буржуа. Адным словам, яна стварае сабе свет па свайму вобразу і падабенству.

Буржуазія падначаліла вёску панаванню горада. Яна стварыла велізарныя гарады, у высокай ступені павялічыла колькасць гарадскога насельніцтва ў параўнанні з сельскім і вырвала такім чынам значную частку насельніцтва з ідыятызма вясковага жыцця. Таксама як вёску яна зрабіла залежнай ад горада, так варварскія і поўварварскія краіны яна паставіла ў залежнасць ад краін цывілізаваных, сялянскія народы — ад буржуазных народаў, Усход — ад Захада.

Буржуазія ўсё больш і больш знішчае раздробленасць сродкаў вытворчасці, уласнасці і насельніцтва. Яна згусціла насельніцтва, цэнтралізавала сродкі вытворчасці, канцэнтравала ўласнасць у руках нямногіх. Неабходным вынікам гэтага была палітычная цэнтрализация. Незалежныя, звязаныя амаль толькі саюзнымі адносінамі обласці з рознымі інтэрэсамі, законамі, урадамі і таможаннымі пошлінамі, аказаліся згуртаванымі ў адну нацыю, з адным урадам, з адным законадаўствам, з адным нацыянальным класавым інтэрэсам, з адной таможанай граніцай.

Буржуазія менш чым за сто год свайго класавага панавання стварыла больш шматлікія і больш грандыёзныя прадукцыйныя сілы, чым усе папярэднія пакаленні разам узятыя. Пакарэнне сіл прыроды, машынная вытворчасць, прымяненне хіміі ў прамысловасці і земляробстве, параходства, чыгункі, электрычныя тэлеграфы, асваенне для земляробства цэлых частак свету, прыстасаванне рэк для суднаходства, цэлыя, нібы выкліканыя з-пад зямлі, масы насельніцтва, — якое з ранейших стагоддзяў магло падазраваць, што такія прадукцыйныя сілы дрэмлюць у недрах грамадской працы!

Такім чынам, мы бачылі, што сродкі вытворчасці і абмену, на аснове якіх склалася буржуазія, былі створаны ў феадальным грамадстве. На пэўнай ступені развіцця гэтих сродкаў вытворчасці і абмену адносіны, у якіх адбываліся вытворчасць і абмен феадальнага грамадства, феадальная арганізацыя земляробства і прамысловасці, адным словам, феадальная адносіны ўласнасці, перасталі ўжо адпавядаць развіўшымся прадукцыйным сілам. Яны тармазілі вытворчасць, замест таго

каб яе развіваць. Яны ператварыліся ў яе аковы. Іх неабходна было разбіць, і яны былі разбіты.

Месца іх заняла свабодная канкурэнцыя, з адпаведным ёй грамадскім і палітычным ладам, з эканамічным і палітычным панаваннем класа буржуазіі.

Падобны-ж рух адбываецца на нашых вачах. Сучаснае буржуазнае грамадства, з яго буржуазнымі адносінамі вытворчасці і абмену, буржуазнымі адносінамі ўласнасці, стварыўшае нібы чараўніцтвам такія магутныя сродкі вытворчасці і абмену, падобна да чараўніка, які не можа больш справіцца з падземнымі сіламі, выкліканымі яго заклінаннямі. Вось ужо некалькі дзесяцігоддзяў гісторыя прамысловасці і гандлю прадстаўляе сабою толькі гісторыю абурэння сучасных прадукцыйных сіл супроць сучасных вытворчых адносін, супроць тых адносін уласнасці, якія з'яўляюцца ўмовай існавання буржуазіі і яе панавання. Дастаткова ўказаць на гандлёвыя крызісы, якія, вяртаючыся перыядычна, усё больш і больш грозна ставяць пад пытанне існаванне ўсяго буржуазнага грамадства. У часе гандлёвых крызісаў кожны раз знішчаецца значная частка не толькі вырабленых прадуктаў, але нават створаных ужо прадукцыйных сіл. У часе крызісаў разражаецца грамадская эпідэмія, якая ўсім папярэднім эпохам паказалася-б недарэчнасцю, — эпідэмія перавытворчасці. Грамадства аказваецца раптам адкінутым назад да становішча раптоўна наступіўшага варварства, як быццам голад, усеагульная спусташальная вайна пазбавілі яго ўсіх жыццёвых сродкаў; здаецца, што прамысловасць, гандаль знішчаны, — і чаму? Таму, што грамадства ўладае надтавялікай цывілізацыяй, мае надта многа жыццёвых сродкаў, мае надта вялікую прамысловасць і гандаль. Прадукцыйныя сілы, якія знаходзяцца ў яго распараджэнні, не служаць больш развіццю буржуазнай цывілізацыі і буржуазных адносін уласнасці; наадварот, яны сталі непамерна вялікімі для гэтых адносін, буржуазныя адносіны затрымліваюць іх развіццё; і калі прадукцыйныя сілы выходзяць за межы, якія ставяць ім буржуазныя адносіны, яны прыводзяць у расстройства ўсё буржуазнае грамадства, ставяць пад пагрозу існаванне буржуазнай уласнасці. Буржуазныя адносіны сталі надтавузкімі, каб змясціць створаныя імі багацці. Якім шляхам перамагае буржуазія крызісы? З аднаго боку,

шляхам вымушанага знішчэння цэлай масы прадукцыйных сіл, з другога боку, шляхам заваявання новых рынкаў і больш грунтоўнай эксплуатацыі старых. Чым-жа, значыцца? Тым, што яна падрыхтоўвае больш усебаковыя і больш сакрушальныя крызісы і змяншае сродкі процідзеяння ім.

Зброя, якою буржуазія звернула феадалізм, накіроўваеца цяпер супроць самой буржуазіі.

Але буржуазія не толькі выкавала зброю, якая нясе ёй смерць; яна спарадзіла і людзей, якія накіруюць супроць яе гэтую зброю, — сучасных рабочых, *пролетарыяў*.

У той-же самай ступені, у якой развіваеца буржуазія, г. зн. капітал, развіваеца і пролетарыят, клас сучасных рабочых, якія толькі тады і могуць існаваць, калі знаходзяць работу, а знаходзяць яе толькі да таго часу, пакуль іх праца павялічвае капитал. Гэтыя рабочыя, вымушаныя прадаваць сябе паштучна, прадстаўляюць сабою такі самы тавар, як і ўсякі іншы прадмет гандлю, а таму ў роўнай меры падвержаны ўсім выпадковасцям канкурэнцыі, усім хістанням рынка.

З прычыны ўзрастаючага прымянення машын і падзелу працы праца пролетарыяў страціла ўсякі самастойны харектар, а разам з тым і ўсякую прывабнасць для рабочага. Рабочы становіцца простым прыдаткам машыны, ад яго патрабуюцца толькі самыя прости, самыя аднастайныя, лягчэй за ўсё засвяемыя прыёмы. Выдаткі на рабочага зводзяцца ў выніку гэтага амаль выключна да жыщёвых сродкаў, неабходных для яго ўтрымання і прадаўжэння яго роду. Але цана ўсякага тавара, а значыцца і працы<sup>1</sup>, раўняецца выдаткам яго вытворчасці. Таму ў той-же самай меры, у якой расце непрывабнасць працы, змяншаецца заработка плата. Больш того: у той-же меры, у якой узрастае прымяненне машын і падзел працы, узрастае і колькасць працы, або за кошт павелічэння ліку рабочых гадзін або ў выніку павелічэння колькасці працы, патрабуемай у кожны даны прамежак часу, паскарэння ходу машын і т. д.

<sup>1</sup> Пасля Маркс паказаў, што рабочы прадае не працу, а рабочую сілу. Гл. адносна гэтага ўводзіны Энгельса да работы Маркса «Наёмная праца і капітал» (К. Маркс. Выбр. творы, т. I, стар. 216—224). Рэд.

Сучасная прамысловасць ператварыла маленькую майстэрню патрыярхальнага майстра ў буйную фабрику прамысловага капиталіста. Масы рабочых, скучаныя на фабрицы, арганізуюцца па-салдацку. Як радавыя прамысловай арміі яны ставяцца пад нагляд цэлай іерархіі унтэр-афіцэраў і афіцэраў. Яны—рабы не толькі класа буржуазіі, буржуазнай дзяржавы, штодзённа і штогадзінна занявольвае іх машина, наглядчык і перш за ёсё сам асобны буржуа-фабрыкант. Гэтая дэспатыя tym дробязней, ненавісней, яна tym больш разлютоўвае, чым больш адкрыта яе мэтай абвяшчаецца нажыва.

Чым менш майстэрства і сілы патрабуе ручная праца, т. з. чым больш развіваецца сучасная прамысловасць, tym больш мужчынская праца выцясняецца жаночай і дзіцячай. У адносінах да рабочага класа разнасці полу і ўзросту страчваюць усякае грамадскае значэнне. Існуюць толькі рабочыя інструменты, патрабуючыя розных выдаткаў у залежнасці ад узросту і пола.

Калі заканчваецца эксплуатацыя рабочага фабрыкантам і рабочы атрымлівае, нарэшце, наяўнымі сваю заработную плату, на яго накідваюцца другія часткі буржуазіі—домаўласнік, крамнік, растаўшчык і т. п.

Ніжэйшыя слоі сярэдняга саслоўя, — дробныя прамыслоўцы, дробныя гандляры і рант'е, рамеснікі і сяляне, — усе гэтыя класы апускаюцца ў рады пролетарыята, часткова ад того, што іх маленькага капитала недастаткова для вядзення буйных прамысловых прадпрыемстваў, і ён не вытрымлівае канкурэнцыі з больш буйнымі капиталістамі, часткова таму, што іх тэхнічныя навыкі абясцэньяваюцца дзякуючы новым спосабам вытворчасці. Так рэкруціруеца пролетарыят з усіх класаў насельніцтва.

Пролетарыят праходзіць розныя ступені развіцця. Яго барацьба супроць буржуазіі пачынаецца разам з яго існаваннем.

Спачатку барацьбу вядуць асобныя рабочыя, потым рабочыя адной фабрыкі, затым рабочыя адной галіны працы ў адной мясцовасці супроць асобнага буржуа, які іх непасрэдна эксплуатуе. Рабочыя накіроўваюць свае ўдары не толькі супроць буржуазных вытворчых адносін, але і супроць саміх прылад вытворчасці; яны знішчаюць канкурыруючыя замежныя тавары, разбіваюць мышыны, падпальваюць фабрыкі, сілай прабуюць аднавіць страчанае становішча сярэдневяковага рабочага.

На гэтай ступені рабочыя ўтвараюць рассеянную па ўсёй краіне і раздробленую канкурэнцыяй масу. Згуртаванне рабочых мас пакуль з'яўляецца яшчэ не вынікам іх уласнага аб'еднання, а толькі вынікам аб'еднання буржуазіі, якая для дасягнення сваіх уласных палітычных мэт павінна, і пакуль яшчэ можа, прыводзіць у рух увесь пролетарыят. На гэтай ступені пролетары змагаюцца, значыцца, не са сваімі ворагамі, а з ворагамі сваіх ворагаў — з рэшткамі абсолютнай манахіі, землеўладальнікамі, непрамысловымі буржуа, дробнымі буржуа. Увесь гістарычны рух сканцэнтраўваецца, такім чынам, у руках буржуазіі; кожная атрыманая ў такіх умовах перамога з'яўляецца перамогай буржуазіі.

Але з развіццём прамысловасці пролетарыят не толькі ўзрастает колькасна; ён скапляецца ў вялікія масы, сіла яго расце, і ён усё больш яе адчувае. Інтерэсы і ўмовы жыцця пролетарыята ўсё больш і больш уроўніваюцца па меры таго, як мышны ўсё больш сціраюць розніцу паміж асобнымі відамі працы і амаль усюды зводзяць заработную плату да адноўкава нізкага ўзроўню. Узрастаючая канкурэнцыя буржуа паміж сабою і выклікаемая ёю гандлёвыя крызісы вядуть да таго, што заработка плата рабочых становіцца ўсё больш няўстойлівой; бесперапыннае ўдасканаленне мышын, якое ўсё хутчэй развіваецца, робіць жыццёвае становішча пролетарыяў ўсё менш забяспечаным; сутычкі паміж асобным рабочым і асобным буржуа ўсё больш набываюць характар сутычак паміж двумя класамі. Рабочыя пачынаюць з таго, што ўтвараюць кааліцыі супроты буржуа; яны выступаюць супольна для абароны сваёй заработка платы. Яны асноўваюць нават пастаянныя асацыяцыі для таго, каб забяспечыць сябе сродкамі на выпадак магчымых сутычак. Месцамі барацьбы пераходзіць у адкрытыя паўстанні.

Рабочыя час ад часу перамагаюць, але гэтыя перамогі толькі часовыя. Сапраўдным рэзультатам іх барацьбы з'яўляецца не непасрэдны поспех, а аб'еднанне рабочых, якое ўсё больш пашыраецца. Яму садзейнічаюць ўсё растучыя сродкі зносін, ствараемыя буйнай прамысловасцю і ўстанаўляючыя сувязь паміж рабочымі розных мясцовасцей. Толькі гэтая сувязь і патрабуеца для таго, каб цэнтралізаваць многія мясцовыя ачагі барацьбы, якая носіць усюды адноўкавы характар, і зліць іх у адну нацыянальную, класавую барацьбу.

А ўсякая класавая барацьба ёсь барацьба палітычная. І аб'еднанне, для якога сярэдневяковым гаражанам з іх прасёлачнымі дарогамі патрабаваліся стагоддзі, дасягаеца сучаснымі пролетарыямі, дзякуючы чыгункам, на працягу нямногіх гадоў.

Гэтая арганізацыя пролетарыяў у клас, і тым самым — у палітычную партыю, штохвілінна зноў разбураеца канкурэнцыяй паміж самімі рабочымі. Але яна ўзнікае зноў і зноў, становячыся кожны раз сільней, макней, магутней. Яна прымушае прызнаць асобныя інтарэсы рабочых у законадаўчым парадку, скарыстоўваючы для гэтага раздоры паміж асобнымі слаямі буржуазіі. Напрыклад, закон аб дзесяцігадзінным рабочым дні ў Англіі.

Наогул сутычкі ўнутры старога грамадства ў многіх адносінах садзейнічаюць працэсу развіцця пролетарыата. Буржуазія вядзе бесперапынную барацьбу: спачатку супроць арыстакратыі, пазней супроць тых частак самой-жа буржуазіі, інтарэсы якіх прыходзяць у супяречнасць з прагрэсам прамысловасці, і пастаянна — супроць буржуазіі ўсіх зарубежных краін. Ва ўсіх гэтых бітвах яна вымушана звязтацца да пролетарыята, заклікаць яго на дапамогу і ўцягваць яго такім чынам у палітычны рух. Яна, значыцца, сама перадае пролетарыяту элементы сваёй уласнай адукацыі<sup>1</sup>, г. зн. зброю супроць самой сябе.

Далей, як мы бачылі, прагрэс прамысловасці спіхае ў рады пролетарыята цэлыя слай пануючага класа або, па крайній меры, ставіць пад пагрозу ўмовы іх жыцця. Яны таксама прыносяць пролетарыяту вялікую колькасць элементаў адукацыі<sup>2</sup>.

Нарэшце, у тыя перыяды, калі класавая барацьба набліжаеца да развязкі, працэс разлажэння ўнутры пануючага класа, унутры ўсяго старога грамадства набывае такі бурны, такі рэзкі харектар, што невялікая частка пануючага класа адракаеца ад яго і прымыкае да рэволюцыйнага класа, да таго класа, якому належыць будучыня. Вось чаму, як раней частка дваранства

<sup>1</sup> У англійскім выданні 1888 г. — «палітычнай і агульной адукацыі». Рэд.

<sup>2</sup> У англійскім выданні 1888 г. — «элементаў асветы і прагрэса». Рэд.

пераходзіла да буржуазіі, так цяпер частка буржуазіі пераходзіць да пролетарыята, іменна — частка буржуа-ідэолагаў, якія ўзвысіліся да тэарэтычнага разумення ўсяго ходу гісторычнага руху.

З усіх класаў, якія процістаяць цяпер буржуазіі, толькі пролетарыят прадстаўляе сабою сапраўды рэволюцыйны клас. Усе іншыя класы прыходзяць у занядбад і знішчаюцца з развіццём буйнай прамысловасці, пролетарыят-жа ёсьць яе ўласны прадукт.

Сярэднія саслоўі: дробны прамыловец, дробны гандляр, рамеснік і селянін—усе яны змагаюцца з буржуазіяй для того, каб выратаваць сваё існаванне ад гібелі, як сярэдніх саслоўяў. Яны, значыцца, не рэволюцыйны, а кансерватыўны. Нават больш, яны рэакцыйны: яны імкнуцца павярнуць назад кола гісторыі. Калі яны рэволюцыйны, то пастолькі, паколькі ім прадстаіць пераход у рады пролетарыята, паколькі яны абараняюць не свае цяперашнія, а свае будучыя інтарэсы, паколькі яны пакідаюць свой уласны пункт гледжання для того, каб стаць на пункт гледжання пролетарыята.

Люмпен-пролетарыят, гэты пасіўны прадукт гніення самых ніжэйшых слаёў старога грамадства, месцамі ўцягваеца пролетарскай рэволюцыяй у рух, але ў сілу ўсяго свайго жыццёвага становішча ён значна больш схільны прадаваць сябе для рэакцыйных учынкаў.

Жыццёвыя ўмовы старога грамадства ўжо знішчаны ў жыццёвых умовах пролетарыята. У пролетарыя няма ўласнасці; яго адносіны да жонкі і дзяцей не маюць больш нічога агульнага з буржуазнымі сямейнымі адносінамі; сучасная прамысловая праца, сучаснае іга капітала, аднолькае як у Англіі, так і ў Францыі, як у Амерыцы, так і ў Германіі, сцерлі з яго ўсякі нацыянальны харектар. Законы, мараль, рэлігія — усё гэта для яго не больш як буржуазныя прадрассудкі, за якімі скрываюцца буржуазныя інтарэсы.

Усе ранейшыя класы, заваяваўшы сабе панаванне, імкнуліся ўмацаваць ужо набытае імі становішча ў жыцці, падначальваючы ўсё грамадства ўмовам, забяспечваючым іх спосаб прысваення. Пролетарый-ж могуць заваяваць грамадскія прадукцыйныя сілы, толькі знішчыўшы свой уласны цяперашні спосаб прысваення, а tym самым і ўвесь існаваўшы да гэтага часу спосаб прысваення цалкам. У пролетарыяў няма нічога свайго, што трэба было-б

ім ахоўваць, яны павінны разбурыць усё, што да гэтага часу ахоўвала і забяспечвала прыватную ўласнасць.

Усе рухі, якія да гэтага часу адбываліся, былі рухамі меншасці або здзяйсняліся ў інтэрэсах меншасці. Пролетарскі рух ёсьць самастойны рух велізарнай большасці ў інтэрэсах велізарнай большасці. Пролетарыят, самы ніжэйшы слой сучаснага грамадства, не можа падняцца, не можа выпрастацца без таго, каб пры гэтым не ўзляцеля ў паветра ўся ўзвышаючаяся над ім надбудова з слаёў, якія ўтвараюць афіцыяльнае грамадства.

Калі не па зместу, то па форме барацьба полетарыята супроць буржуазіі з'яўляецца спачатку барацьбой нацыянальнай. Пролетарыят кожнай краіны, вядома, павінен перш пакончыць са сваёй уласнай буржуазіяй.

Апісваючы найбольш агульныя фазы развіцця пролетарыята, мы прасочвалі больш або менш прыкрыту грамадзянскую вайну ўнутры існуючага грамадства аж да таго пункта, калі яна ператвараецца ў адкрытую рэволюцыю, і пролетарыят асноўвае сваё панаванне пры дапамозе гвалтоўнага звяржэння буржуазіі.

Усе да гэтага часу існаваўшыя грамадствы асноўваліся, як мы бачылі, на антаганізме паміж класамі прыгнятачымі і прыгнечанымі. Але, каб магчыма было прыгнятаць які-небудзь клас, неабходна забяспечыць умовы, пры якіх ён мог-бы валачыць, па крайній меры, сваё рабскае існаванне. Прыгонны ў прыгонным становішчы да становішча члена комуны таксама, як дробны буржуа пад ярмом феадальнага абсалютызма выбіўся да становішча буржуа. Наадварот, сучасны рабочы з прагрэсам пра-мысловасці не паднімаецца, а ўсё больш апускаецца ніжэй умоў існавання свайго ўласнага класа. Рабочы становіцца пауперам, і пауперызм расце яшчэ хутчэй, чым насельніцтва і багацце. Гэта ясна паказвае, што буржуазія няздольна заставацца далей пануючым класам грамадства і навязваць усюму грамадству ўмовы існавання свайго класа ў якасці рэгулюючага закона. Яна няздольна панаваць, таму што няздольна забяспечыць свайму рабу нават рабскага ўзроўню існавання, таму што вымушана даць яму апусціцца да такога становішча, калі яна сама павінна яго карміць, замест таго каб карміцца за яго кошт. Грамадства не можа больш жыць пад яе ўладай, г. зн. яе жыццё несумяшчальна больш з грамадствам.

Асноўнай умовай існавання і панавання класа буржуазіі з'яўляецца накаленне багацця ў руках прыватных асоб, утварэнне і павелічэнне капітала. Умовай існавання капітала з'яўляецца наёмная праца. Наёмная праца трymаецца выключна на канкурэнцыі рабочых паміж сабою. Прагрэс прымысловасці, мімавольным носьбітам якога з'яўляецца буржуазія, бяssільная яму супраціўляцца, ставіць на месца раз'еднання рабочых канкурэнцый рэволюцыйнае аб'еднанне іх пры дапамозе асацыяці. Такім чынам, з развіццём буйнай прымысловасці з-пад ног буржуазіі вырываецца сама аснова, на якой яна вытварае і прысвойвае прадукты. Яна вытварае перш за ўсё сваіх уласных магільшчыкаў. Яе гібель і перамога пролетарыята аднолькава немінучы.

## II. ПРОЛЕТАРЫ І КОМУНІСТЫ

У якіх адносінах стаяць комуністы да пролетарыяў наогул?

Комуністы не з'яўляюцца асобай партыяй, процістаячай іншым рабочым партыям.

У іх німа ніякіх інтерэсаў, асобных ад інтерэсаў усяго пролетарыята цалкам.

Яны не выстаўляюць ніякіх асобых<sup>1</sup> прынцыпаў, пад якія яны хацелі-б падагнаць пролетарскі рух.

Комуністы адрозніваюцца ад астатніх пролетарскіх партый толькі тым, што, з аднаго боку, у барацьбе пролетарыяў розных нацый яны выдзяляюць і адстайваюць агульныя, не залежачыя ад нацыянальнасці інтерэсы усяго пролетарыята; з другога боку, тым, што на розных ступенях развіцця, праз якія праходзіць барацьба пролетарыята з буржуазіяй, яны заўсёды з'яўляюцца прадстаўнікамі інтерэсаў руху ў цэлым.

Комуністы, значыцца, на практицы з'яўляюцца самай рашучай, заўсёды пабуджаючай да руху ўперад часткай рабочых партый усіх краін, а ў тэарэтычных адносінах у іх перад астатнім масай пролетарыята перавага ў разуменні ўмоў, ходу і агульных рэзультатаў пролетарскага руху.

Бліжэйшая мэта комуністаў тая-ж самая, што і ўсіх астатніх пролетарскіх партый: фарміраванне пролета-

<sup>1</sup> У французскім і англійскім перакладах — «сектанцікі». Рэд.

рыята ў клас, звяржэнне панавання буржуазіі, заваяванне пролетарыятам палітычнай улады.

Тэарэтычныя палажэнні комуністаў ні ў якой меры не грунтуюцца на ідэях, прынцыпах, выдуманых або адкрытых тым або іншым абнавіцелем свету.

Яны з'яўляюцца толькі агульным выражэннем сапраўдных адносін ідучай класавай барацьбы, выражэннем гістарычнага руху, які адбываецца на нашых вачах. Знішчэнне раней існаваўшых адносін уласнасці не з'яўляеца чымсьці ўласцівым выключна комунізму.

Адносіны ўласнасці былі падвержаны пастаяннай гістарычнай змене, пастаянным гістарычным змяненням.

Напрыклад, французская рэвалюцыя адмяніла феадальнную ўласнасць, замяніўшы яе ўласнасцю буржуазнай.

Характэрнай рысай комунізма з'яўляеца не адмена ўласнасці наогул, а адмена буржуазнай уласнасці.

Але сучасная буржуазная прыватная ўласнасць ёсьць апошніе і самае поўнае выражэнне такой вытворчасці і прысваення прадуктаў, якое трymаеца на класавых антаганізмах, на эксплуатацыі адных другімі.

У гэтым сэнсе комуністы могуць выразіць сваю тэорию адным палажэннем: знішчэнне прыватнай уласнасці.

Нас, комуністаў, папракалі ў тым, што мы хочам знішчыць уласнасць, асабіста набытую, здабытую сваёй працай, уласнасць, якая ўтварае аснову ўсякай асабістай свабоды, дзейнасці і самастойнасці.

Заробленая, сумленна нажытая, здабытая сваёй працай уласнасць! Ці гаворыце вы аб дробнабуржуазнай, дробнасялянскай уласнасці, якая папярэднічала ўласнасці буржуазнай? Нам няма патрэбы яе знішчаць, развіццё прамысловасці яе знішчыла і знішчае з дня ў дзень.

Або, быць можа, вы гаворыце аб сучаснай буржуазнай прыватнай уласнасці?

Але хіба наёмная праца, праца пролетарыя, стварае яму ўласнасць? Ні ў якім разе. Яна стварае капітал, г. зн. уласнасць, эксплуатуючу наёмную працу, уласнасць, якая можа павялічвацца толькі пры ўмове, што яна спараджае новую наёмную працу, каб зноў яе эксплуатаваць. Уласнасць у яе сучасным выглядзе ру-

хаеща ў процілегласці паміж капиталам і наёмнай працай. Разгледзім-жа абодва бакі гэтай процілегласці.

Быць капиталістам — значыць займаць у вытворчасці не толькі чыста асабістасе, але і грамадскае становішча. Капітал — гэта калектыўны прадукт і можа быць прыведзен у рух толькі сумеснай дзеянасцю многіх членоў грамадства, а ў канчатковым выніку — толькі сумеснай дзеянасцю ўсіх членоў грамадства.

Такім чынам, капитал — не асабістая, а грамадская сіла.

Значыцца, калі капитал будзе ператворан у калектыўную, усім членам грамадства належачую, уласнасць, то гэта не будзе ператварэннем асабістай уласнасці ў грамадскую. Зменіцца толькі грамадскі харектар уласнасці. Яна страціц свой класавы харектар.

Пяройдзем да наёмнай працы.

Сярэдняя цана наёмнай працы ёсьць мінімум заработка платы, г. зн. сума жыццёвых сродкаў, неабходных для захавання жыцця рабочага як рабочага. Значыцца, таго, што наёмны рабочы прысвойвае сваёй дзеянасцю, ледзь хапае для ўзнаўлення яго жыцця. Мы зусім не маем намеру знішчыц гэтае асабістасе прысваенне працуаў працы, служачых непасрэдна для ўзнаўлення жыцця, прысваенне, не пакідаючае ніякага лішку, які мог-бы стварыць уладу над чужой працай. Мы хочам знішчыц толькі жалкі харектар такога прысваення, калі рабочы жыве толькі для таго, каб павялічваць капитал, і жыве ўсяго пастолькі, паколькі гэтага патрабуюць інтэрэсы пануючага класа.

У буржуазным грамадстве жывая праца ёсьць толькі сродак павялічваць накопленую працу. У комуністычным грамадстве накопленая праца — гэта толькі сродак расшираць, узбагачаць, палягчаць жыццёвы працэс рабочых.

Такім чынам, у буржуазным грамадстве мінулае пануе над сучасным, у комуністычным грамадстве — сучаснае над мінульым. У буржуазным грамадстве капитал уладае самастойнасцю і індывідуальнасцю, між тым як працоўны індывідуум пазбаўлен самастойнасці і абязлічан.

І знішчэнне гэтых адносін буржуазія называе скасаваннем асобы і свабоды! Яна права. Сапраўды, гутарка

ідзе аб скасаванні буржуазнай асобы, буржуазнай самастойнасці і буржуазнай свабоды.

Пад свабодай, ў рамках цяперашніх буржуазных вытворчых адносін, разумеюць свабоду гандлю, свабоду куплі і продажу.

Але з падзеннем гандлярства падзе і свабоднае гандлярства. Размовы аб свабодным гандлярстве, як і ўсе іншыя высокапарныя прамовы нашых буржуа аб свабодзе, маюць наогул сэнс толькі ў адносінах да несвабоднага гандлярства, да занявленага гаражаніна сярэдневякоўя, а не ў адносінах да комуністычнага знішчэння гандлярства, буржуазных вытворчых адносін і самой буржуазіі.

Вам здаецца жахлівым тое, што мы хочам знішчыць прыватную ўласнасць. Але ў вашым цяперашнім грамадстве прыватная ўласнасць знішчана для дзевяці дзесятых яго членаў; яна існуе іменна дзякуючы таму, што не існуе для дзевяці дзесятых. Вы папракаеце нас, значыща, у тым, што мы хочам знішчыць уласнасць, якая ставіць у якасці неабходнай умовы адсутнасць уласнасці ў велізарнай большасці грамадства.

Адным словам, вы папракаеце нас у тым, што мы хочам знішчыць вашу ўласнасць. Так, мы сапраўды хочам гэта зрабіць.

З таго моманту, калі нельга будзе больш ператвараць працу ў капітал, у гроши, у паземельную рэнту, карацей — у грамадскую сілу, якую можна манапалізаваць, г. зн. з таго моманту, калі асабістая ўласнасць не зможа больш ператварацца ў буржуазную ўласнасць,— з гэтага моманту, заяўляеце вы, асоба знішчана.

Вы признаецеся, значыща, што асобай вы не признаеце нікога, апрача буржуа, г. зн. буржуазнага ўласніка. Такая асoba сапраўды павінна быць знішчана.

Комунізм ні ў каго не адбірае магчымасці прысвяення грамадскіх прадуктаў, ён адбірае толькі магчымасць пры дапамозе гэтага прысвяення занявольваць чужую працу.

Выстаўлялі пярэчанне, быцам са знішчэннем прыватнай уласнасці спыніцца ўсякая дзейнасць і запануе ўсеагульная ленасць.

У такім выпадку буржуазнае грамадства павінна было-б даўно загінуць ад ленасці, бо тут той, хто працуе, нічога не набывае, а той, хто набывае, не працуе.

Усе гэтыя апасенні зводзяцца да таўтаго, што няма больш наёмнай працы, раз не існуе больш капітала.

Усе пярэчанні, накіраваныя супроць комуністычнага спосабу прысваення і вытворчасці матэрыяльных прадуктаў, пашыраюцца таксама на прысваенне і вытворчасць прадуктаў разумовай працы. Падобна да таго як знішчэнне класавай уласнасці здаецца буржуа знішчэннем самой вытворчасці, так і знішчэнне класавай адукцыі для яго роўназначна знішчэнню адукцыі наогул.

Адукцыя, пагібель якой ён аплаквае, з'яўляецца для велізарнай большасці ператварэннем у прыдатак машины.

Але не спрачайцесь з намі, ацэньваючы пры гэтым адмену буржуазнай уласнасці з пункту гледжання ваших буржуазных уяўленняў аб свабодзе, адукцыі, праве і т. д. Ваши ідэі самі з'яўляюцца прадуктам буржуазных вытворчых адносін і буржуазных адносін уласнасці, гэтак-жа сама як ваша права ёсьць толькі ўзвядзеная ў закон воля вашага класа, воля, змест якой вызначаецца матэрыяльнымі ўмовамі жыцця вашага класа.

Ваша прыстраснае ўяўленне, якое прымушае вас ператвараць свае вытворчыя адносіны і адносіны ўласнасці з адносін гістарычных, праходзячых у працэсе развіцця вытворчасці, у вечныя законы прыроды і разуму, вы раздзяляеце з усімі панаваўшымі раней і загінуўшымі класамі. Калі заходзіць гутарка аб буржуазнай уласнасці, вы не смееце больш зразумець таго, што здаецца вам зразумелым у адносінах уласнасці антычнай або феадальнай.

Знішчэнне сям'ї! Нават самая крайняя радыкальная бураюцца гэтым гнусным намерам комуністаў.

На чым аснавана сучасная, буржуазная сям'я? На капітале, на прыватнай нажыве. У зусім развітым відзе яна існуе толькі для буржуазіі; але яна знаходзіць сваё дапаўненне ў вымушанай бессямейнасці пролетарыяў і ў публічнай прастытуцыі.

Буржуазная сям'я натуральна адпадае разам з адпадзеннем гэтага яе дапаўнення, і абедзве разам знікнуть са знікненнем капітала.

Або вы папракаеце нас у тым, што мы хочам спыніць эксплуатацыю дзяцей іх бацькамі? Мы признаемся ў гэтым злачынстве.

Але вы сцвярджаеце, што, замяняючы хатніе выхаванне грамадскім, мы хочам знішчыць самыя дарагія для чалавека адносіны.

А хіба ваша выхаванне не вызначаецца грамадствам? Хіба яно не вызначаецца грамадскімі адносінамі, у якіх вы выхоўваеце, не вызначаецца прамым або ўскосным умяшаннем грамадства праз школу і т. д.? Комуністы не выдумляюць уплыву грамадства на выхаванне; яны толькі змяняюць характар выхавання, вырываюць яго з-пад уплыву пануючага класа.

Буржуазныя разглагольванні аб сям'і і выхаванні, аб пяшчотных адносінах паміж бацькамі і дзецьмі выклікаюць тым больш агіды, чым больш разбураюцца ўсе сямейныя сувязі ў асяроддзі пролетарыята дзякуючы развіццю буйнай прамысловасці, чым больш дзецы ператвараюцца ў простыя прадметы гандлю і рабочыя інструменты.

Але вы, комуністы, хочаце ўвесці агульнасць жонак,—крычыць нам хорам уся буржуазія.

Буржуа глядзіць на сваю жонку як на простую прыладу вытворчасці. Ён чуе, што прылады вытворчасці мяркуеца прадаставіць у агульнае карыстанне, і, вядома, не можа пазбыцца думкі, што і жанчын напаткае такі самы лёс.

Ён нават і не падазрае, што справа ідзе якраз аб знішчэнні такога становішча жанчыны, калі яна з'яўляецца простай прыладай вытворчасці.

Між іншым, няма нічога смяшнейшага за высокамаральны жах нашых буржуа з поваду мнімай афіцыяльнай агульнасці жонак у комуністаў. Комуністам няма патрэбы ўводзіць агульнасць жонак, яна існавала амаль заўсёды.

Нашы буржуа, не задавальняючыся тым, што у іх распараджэнні знаходзяцца жонкі і дочки іх рабочых, не гаворачы ўжо аб афіцыяльнай прастытуцыі, бачаць асобую асалоду ў тым, каб спакушаць жонак адзін у другога.

Буржуазны шлюб з'яўляецца ў сапраўднасці агульнасцю жонак. Комуністам можна было-б зрабіць папрок толькі хіба ў тым, быццам яны хочуць увесці замест крыладушна-прыкрытай агульнасці жонак афіцыяльнную, адкрытую. Але-ж само сабою зразумела, што са знішчэннем цяперашніх вытворчых адносін знікне і выця-

каючая з іх агульнасць жонак, г. зн. афіцыяльная і неафіцыяльная прастытуцыя.

Далей, комуністаў папракаюць, быццам яны хочуць адміністарызм айчыну, нацыянальнасць.

Рабочыя не маюць айчыны. У іх нельга адабраць тое, чаго ў іх няма. Паколькі пролетарыят павінен перш за ўсё заваяваць палітычнае панаванне, падняцца да становішча нацыянальнага класа, канстытуіравацца як нацыя, ён сам пакуль яшчэ нацыянальны, хоць зусім не ў тым сэнсе, як разумее гэта буржуазія.

Нацыянальная абасобленасць і процілегласці нарадаў усё больш і больш знікаюць ужо з развіццём буржуазіі, са свабодай гандлю, сусветным рынкам, з аднастайнасцю прамысловай вытворчасці і адпаведных ёй умоў жыцця.

Панаванне пролетарыята яшчэ больш паскорыць іх знікненне. Злучэнне намаганняў, па крайній меры цывілизаваных краін, ёсьць адна з першых умоў вызвалення пролетарыята.

У той-жэ меры, у якой будзе знішчана эксплуатацыя аднаго індывідуума другім, знішчана будзе і эксплуатацыя адной нацыі другой.

Разам з антаганізмам класаў унутры нацыі падуць і варожыя адносіны нацый паміж сабой.

Абвінавачанні супроць комунізма, выстаўляемыя з рэлігійных, філософскіх і наогул ідэалагічных пунктаў погляду, не заслугоўваюць падрабязнага разгляду.

Ці патрэбна асобая глыбокадумнасць, каб зразумець, што разам з умовамі жыцця людзей, з іх грамадскімі адносінамі, з іх грамадскім быццём змяняюцца таксама і іх уяўленні, погляды і паняцці, — адным словам, іх сазнанне?

Што-ж даказвае гісторыя ідэй, як не тое, што духоўная вытворчасць пераўтвараеца разам з матэрыяльнай? Пануючымі ідэямі любога часу былі заўсёды толькі ідэі пануючага класа.

Гавораць аб ідэях, якія рэволюцыянізуюць усё грамадства; гэтым выражаютъ толькі той факт, што ўнутры старога грамадства ўтварыліся элементы новага, што непасрэдна побач з разлажэннем старых умоў жыцця ідзе і разлажэнне старых ідэй.

Калі старажытны свет ішоў да гібелі, старажытныя рэлігіі былі пераможаны хрысціянскай рэлігіяй. Калі хры-

сціянскія ідэі ў XVIII веку гінулі пад ударам асветніцкіх ідэй, феадальнае грамадства вяло свой смяротны бой з рэволюцыйнай у той час буржуазіяй. Ідэі свабоды сумлення і рэлігіі выражалі сабою толькі панаванне свабоднай канкурэнцыі ў абсягу сумлення.

«Але», скажуць нам, «рэлігійныя, маральныя, філасофскія, палітычныя, прававыя ідэі і т. д., вядома, змяніліся ў ходзе гістарычнага развіцця. Рэлігія-ж, маральнасць, філасофія, палітыка, права заўсёды захоўваліся ў гэтым бесперапынным змяненні.

Да таго-ж, існуюць вечныя ісціны, як свабода, спраўядлівасць і т. д., агульныя ўсім стадыям грамадскага развіцця. Комунізм-жа адмяняе вечныя ісціны, ён адмяняе рэлігію, маральнасць, замест таго каб абнавіць іх; значыцца, ён супярэчыць усяму папярэдняму ходу гістарычнага развіцця».

Да чаго зводзіцца гэтае абвінавачанне? Гісторыя ўсіх дагэтуль існаваўшых грамадстваў рухалася ў класавых процілегласцях, якія ў розныя эпохі складваліся парознаму.

Але якія-б формы яны ні набывалі, эксплуатацыя адной часткі грамадства другою з'яўляецца фактам, агульным усім мінулым стагоддзям. Нядзіва таму, што грамадскае сазнанне ўсіх вякоў, не гледзячы на ўсю рознастайнасць і ўсе адрозненні, ідзе ў пэўных агульных формах, у такіх формах,—формах сазнання,—якія зусім знікнуць толькі з канчатковым знікненнем процілегласці класаў.

Комуністычная рэволюцыя ёсьць самы ращучы разрыў з атрыманымі ў спадчыну ад мінулага адносінамі ўласнасці; нядзіва, што ў ходзе свайго развіцця яна самым ращучым чынам парывае з ідэямі, атрыманымі ў спадчыну ад мінулага.

Пакінем, аднак, пярэчанні буржуазіі супроць комунізма.

Мы бачылі ўжо вышэй, што першым крокам у рабочай рэвалюцыі з'яўляецца ператварэнне пролетарыята ў пануючы клас, заваяванне дэмакратыі.

Пролетарыят скарыстае сваё палітычнае панаванне для того, каб вырваць у буржуазіі крок за крокам увесь капитал, цэнтралізаваць усе прылады вытворчасці ў руках дзяржавы, г. зн. пролетарыята, арганізаванага як

пануючы клас<sup>1</sup>, і магчыма больш хутка павялічыць суму прадукцыйных сіл.

Гэта можа, вядома, адбыцца спачатку толькі пры дапамозе дэспатычнага ўмяшання ў права ўласнасці і ў буржуазныя вытворчыя адносіны, г. зн. пры дапамозе мерапрыемстваў, якія эканамічна здаюцца недастатковымі і негрунтоўнымі, але якія ў ходзе руху пераастаюць саміх сябе і немінучы як сродак для перавароту ва ўсім способе вытворчасці.

Гэтыя мерапрыемствы будуть, вядома, розныя ў розных краінах.

Аднак у найбольш перадавых краінах могуць быць амаль усюды прыменены наступныя меры<sup>2</sup>:

1) Экспрапрыяцыя паземельнай уласнасці і накіраванне паземельнай рэнты на пакрыцце дзяржаўных расходаў.

2) Высокі прагрэсіўны падатак.

3) Адмена права спадчыны.

4) Канфіскацыя маёмысці ўсіх эмігрантаў і мяцежнікаў.

5) Цэнтралізацыя крэдыта ў руках дзяржавы пры дапамозе нацыянальнага банка з дзяржаўным капиталам і з выключнай манаполіяй.

6) Цэнтралізацыя ўсяго транспорта ў руках дзяржавы.

7) Павелічэнне ліку дзяржаўных фабрык, прылад вытворчасці, расчыстка пад пахаць і палепшанне зямель па агульнаму плану.

<sup>1</sup> Падкрэсліваючы асоба гэтае месца, Ленін пісаў: «Дзяржава, г. зн. арганізаваны ў пануючы клас пролетарыят»—гэта і ёсьць дыктатура пролетарыята» («Марксізм аб дзяржаве», ІМЭЛ, 1932 г., стар. 46). Улічаючы вопыт рэвалюцыі 1848 г., Маркс у сваёй работе «18 брумера Луі Банапарта» развівае і канкрэтызуе вучэнне аб дыктатуры пролетарыята. Тут ён указвае, што пролетарыят не можа проста авалодаць буржуазнай дзяржаўнай машынай, а павінен «разбіць», «зламаць» яе (гл. т. II Выбр. твораў). Далей, на аснове вопыту Парыжскай комуны (гл. К. Маркс, «Грамадзянская вайна ў Францыі» ў т. II Выбр. твораў) Маркс дае характарыстыку таго дзяржаўнага апарата (дзяржавы тыпу Комуны), якім пролетарыят заменіць разбураны ім прыгнятальніцкі апарат буржуазнай дзяржавы (гл. Ленін, «Дзяржава і рэвалюцыя», Творы, т. XXI) Рэд.

<sup>2</sup> У «Прынцыпах комунізма», якія паслужылі накідам да «Маніфеста комуністычнай партыі», Энгельс ізложыў гэтую праграму ў 12 пунктах, з поваду якіх таварыш Сталін яшчэ на XV партканферэнцыі ў 1926 г. указаў, што «дзевяць дзесятых гэтай праграмы ўжо ажыццёлена нашай рэвалюцыяй» (гл. Зборнік «Аб апазіцыі», Гіз, 1928 г., стар. 378). Рэд.

8) Аднолькавая абавязковасць працы для ўсіх, арганізацыя прамысловых армій, у асаблівасці для земляробства.

9) Злучэнне земляробства з прамыловасцю, дапамога паступоваму знішчэнню процілегласці<sup>1</sup> паміж горадам і вёскай.

10) Грамадскае і бясплатнае выхаванне ўсіх дзяцей. Забарона фабрычнай працы дзяцей у сучаснай яе форме. Спалучэнне выхавання з матэрыяльнай вытворчасцю і т. д. і т. д.

Калі ў ходзе развіцця знікнуць класавыя адрозненні і ўся вытворчасць сканцэнтруеца ў руках аб'еднаных у асацыяцыі індыўдаў, тады публічная ўлада страціць свой палітычныя характеристар. Палітычная ўлада ва ўласным сэнсе слова — гэта арганізаванае насілле аднаго класа для падаўлення другога. Калі пролетарыят у барацьбе супроць буржуазіі абавязкова аб'едноўваецца ў клас, калі шляхам рэволюцыі ён ператварае сябе ў пануючы клас і ў якасці пануючага класа сілай скасоўвае старыя вытворчыя адносіны, то разам з гэтымі вытворчымі адносінамі ён знішчае ўмовы існавання класавай процілегласці, а таксама класаў наогул<sup>2</sup>, а tym самым і сваё ўласнае панаванне як класа.

На месца старога буржуазнага грамадства з яго класамі і класавымі процілегласцямі прыходзіць асацыяцыя, у якой свабоднае развіццё кожнага з'яўляецца ўмовай свабоднага развіцця ўсіх.

### III. СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ І КОМУНІСТЫЧНАЯ ЛІТАРАТУРА

#### 1) РЭАКЦЫЙНЫ СОЦЫЯЛІЗМ

##### a) Феадальны соцыялізм

Французская і англійская арыстакратыя па свайму гістарычнаму становішчу была заклікана да таго, каб пісаць памфлеты супроць сучаснага буржуазнага гра-

<sup>1</sup> У пазнейшых выданнях, пачынаючы з выдання 1872 г., слова: «процілегласці» заменена словам: «адрозненні». Рэд.

<sup>2</sup> У наступных выданнях, пачынаючы з выдання 1872 г., — «то разам з гэтымі вытворчымі адносінамі ён знішчае ўмовы існавання класавай процілегласці, ліквідуе класы наогул, а tym самым і сваё ўласнае панаванне як класа». Рэд.

мадства. У французскай ліпеньскай рэвалюцыі 1830 г. і ў англійскім руху на карысць парламенцкай рэформы ненавісны выскачка яшчэ раз нанёс ёй паражэнне. Аб сур'ёзной палітычнай барацьбе не магло быць больш і гутаркі. Ёй заставалася толькі літаратурная барацьба. Але і ў галіне літаратуры старыя фразы часоў рэстаўрацыі сталі ўжо немагчымы<sup>1</sup>. Каб узбудзіць спачуванне, арыстакратыя павінна была зрабіць выгляд, што яна ўжо не клапоціцца аб сваіх уласных інтэрэсах і складае свой абвінаваўчы акт супроты буржуазіі толькі ў інтэрэсах эксплуатуемага рабочага класа. Яна дастаўляла сабе задавальненне tym, што выдумляла пасквілі на свайго новага ўладара і шаптала яму на вуха больш або менш злавесныя прароцтвы.

Так узнік феадальны соцыялізм — напалавіну пахальняная песня, напалавіну пасквіль, напалавіну водгалас мінулага, напалавіну пагроза будучага, які падчас паражае буржуазію ў саме сэрца сваім горкім, астравумным, саркастычным прыгаварам, але які заўсёды стварае камічнае уражанне поўнай няздольнасцю зразумець ход сучаснай гісторыі.

Арыстакратыя размахвала жабрацкай торбай пролетарыята, як сцягам, каб павесці за сабою народ. Але кожны раз, калі ён ішоў за ёю, ён зауважаў на яе заду старыя феадальныя гербы і разбягаўся з гучным і непачцівым рогатам.

Разыгрываннем гэтай камедыі займалася частка французскіх легітымістаў і «Маладая Англія»<sup>2</sup>.

Калі феадалы даказваюць, што іх спосаб эксплуатацыі быў іншага роду, чым буржуазная эксплуатацыя, то яны забываюць толькі, што яны эксплуатавалі пры зусім іншых, цяпер ужо адзыўшых, акалічнасцях і ўмовах. Калі яны ўказваюць, што пры іх панаванні не існавала сучаснага пролетарыята, то забываюць, што якраз сучасная буржуазія была неабходным плодам іх грамадскага ладу.

<sup>1</sup> Маеща на ўвазе не англійская рэстаўрацыя 1660—1689 гг., а французская рэстаўрацыя 1814—1830 гг. (Зайвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.).

<sup>2</sup> Легітымісты — найбольш рэакцыйная з манархічных партый у Францыі, партыя дваран-землеўладальнікаў, старонікаў дынастыі Бурбонаў. «Маладая Англія» — група англійскіх кансерватараў, выступаўшая ў пачатку 40-х гадоў XIX в. Рэд.

Між іншым, яны так мала скрываюць рэакцыйны харктар сваёй крытыкі, што іх галоўнае абвінавачанне супроць буржуазіі іменна ў тым і заключаецца, што пры яе панаванні развіваецца клас, які ўзарве ў паветра ўесь стары грамадскі парадак.

Яны значна больш папракаюць буржуазію ў тым, што яна параджае рэволюцыйны пролетарыят, чым у тым, што яна параджае пролетарыят наогул.

Вось чаму ў палітычнай практыцы яны прымаюць удзел ва ўсіх гвалтоўных мерапрыемствах супроць рабочага класа, а ў штодзённым жыцці, наперакор усёй сваёй напышлівай фразеалогіі, не ўпускаюць выпадку падбіраць залатыя яблыкі<sup>1</sup> і не без выгады выменьваюць вернасць, любоў, чэсць на авечую воўну, цукровыя буракі і гарэлку<sup>2</sup>.

Падобна да таго як поп заўсёды ішоў побач з феадалам, папоўскі соцыялізм ідзе побач з феадальным.

Німа нічога лягчэй, як надаць хрысціянскому аскетызму соцыялістычнае адценне. Хіба хрысціянства не паўставала таксама супроць прыватнай уласнасці, супроць шлюбу, супроць дзяржавы? Хіба яно не пропаведвала замест гэтага дабрачыннасць і жабрацтва, бясшлюбнасць і ўмярцвенне плоці, манастырскае жыццё і царкву? Хрысціянскі соцыялізм — гэта толькі святая вада, якою поп кропіць азлабленне арыстакрата.

#### 6) Дробнабуржуазны соцыялізм

Феадальная арыстакратыя — не адзіны звергнуты буржуазіяй клас, умовы жыцця якога ў сучасным буржуазным грамадстве пагаршаліся і адміralі. Сярэдневяковое саслоўе гаражан і саслоўе дробных сялян былі папярэднікамі сучаснай буржуазіі. У краінах, менш

<sup>1</sup> У англійскім выданні 1888 г. пасля слоў: «залатыя яблыкі» ўстаўлена: «падаючыя з дрэва прамысловасці». Рэд.

<sup>2</sup> Гэта адносіцца галоўным чынам да Германіі, дзе паземельная арыстакратыя і юнкерства апрацоўваюць большую частку сваіх земель за ўласны кошт праз упраўляючых і ў дадатак з'яўляюцца буйнымі ўласнікамі бурачнацукровых і спрэтаачышчальных заводоў. Больш багатыя англійскія арыстакраты да гэтага яшчэ не дайшли; але яны таксама ведаюць, як можна кампенсаваць падзенне рэнты, уступаючы сваё імя арганізатарам больш або менш сумніцельных акцыянерных кампаній. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.).

развітых у прамысловых і гандлёвых адносінах, клас гэты да цяперашняга часу яшчэ гібее побач з развіваючайся буржуазіяй.

У тых краінах, дзе развілася сучасная цывілізацыя, утварылася — і як дадатковая частка буржуазнага грамадства заўсёды зноў утвараецца — новая дробная буржуазія, якая хістаецца паміж пролетарыятам і буржуазіяй. Але канкурэнцыя заўсёды спіхае належачых да гэтага класа асоб у рады пролетарыята, і яны пачынаюць ужо бачыць набліжэнне таго моманту, калі з развіццём буйнай прамысловасці яны зусім знікнутъ як самастойная частка сучаснага грамадства і ў гандлі, прамысловасці і земляробстве будуць замешчаны наглядчыкамі і наёмыні служачымі.

У такіх краінах, як Францыя, дзе сялянства складае значна больш палавіны ўсяго насельніцтва, натуральна было паяўленне пісьменнікаў, якія, становячыся на станру пролетарыята супроты буржуазіі, у сваёй крытыцы буржуазнага ладу прыкладвалі да яго дробнабуржуазную і дробнасялянскую мерку і абаранялі справу рабочых з дробнабуржуазнага пункту погляду. Так узник дробнабуржуазны соцыялізм. Сімандзі стаіць на чале гэтага роду літаратуры не толькі ў Францыі, але і ў Англіі.

Гэты соцыялізм дасканала ўмеў заўважыць супяречнасці ў сучасных вытворчых адносінах. Ён выкрыў крывадушную апалаگетыку эканамістаў. Ён неабвержна даказаў разбуральнае дзеянне машиннай вытворчасці і падзелу працы, канцэнтрацыю капиталаў і землеўладання, перавытворчасць, крызісы, немінучую гібелль дробных буржуа і сялян, галечу пролетарыята, анархію вытворчасці, страшэнную няроўнасць у размеркаванні багацця, знішчальную прамысловую вайну нацый паміж сабою, разлажэнне старых звычаяў, старых сямейных адносін і старых нацыянальнасцей.

Але па свайму станоўчаму зместу гэты соцыялізм імкненца або аднавіць старыя сродкі вытворчасці і абмену, а разам з імі старыя адносіны ўласнасці і старое грамадства, або — зноў гвалтоўна ўціснуць сучасныя сродкі вытворчасці і абмену ў рамкі старых адносін уласнасці, адносін, якія былі ўжо імі ўзарваны і неабходна павінны былі быць узарваны. У абодвух выпадках ён адначасова і рэакцыйны і утапічны.

Цэхавая арганізацыя прамысловасці і патрыярхальная сельская гаспадарка — вось яго апошніе слова.

У далейшым сваім развіцці напрамак гэты выліўся ў труслівае бурчэнне.

### в) Нямецкі, або «ісцінны», соцыялізм

Соцыялістычная і комуністычна літаратура Францыі, якая ўзнікла пад гнётам пануючай буржуазіі і з'яўляецца літаратурным выражэннем барацьбы супроць гэтага панавання, была перанесена ў Германію ў такі час, калі буржуазія там толькі што пачала сваю барацьбу супроць феадальнага абсалютызма.

Нямецкія філосафы, поўфілосафы і любіцелі прыгожай фразы прагна ўхапіцца за гэту літаратуру, забыўшыся толькі, што з перанясеннем гэтых твораў з Францыі ў Германію туды не былі адначасова перанесены і французскія ўмовы жыцця. У нямецкіх умовах французская літаратура страціла ўсё непасрэднае практычнае значэнне і набыла выгляд чыста літаратурнай плыні. Яна павінна была здавацца проста дасужым размышленнем аб ісцінным грамадстве<sup>1</sup>, аб ажыццяўленні чалавечай сутнасці. Так, патрабаванні першай французскай рэвалюцыі для нямецкіх філосафаў XVIII века мелі сэнс толькі як патрабаванні «практычнага разуму» наогул, а прайўленні волі рэволюцыйнай французскай буржуазіі ў іх вачах мелі значэнне законаў чистай волі, волі, якой яна павінна быць, ісцінна чалавечай волі.

Уся работа нямецкіх літаратаў заключалася выключна ў тым, каб прымірыць новыя французскія ідэі са сваім старым філософскім сумленнем або, правільней, у тым, каб засвоіць французскія ідэі са свайго філософскага пункту погляду.

Гэта засваенне адбылося такім-жа чынам, якім наогул засвойваюць чужую мову, шляхам перакладу.

Вядома, што на манускрыптах, якія змяшчалі ў сабе класічныя творы язычскай старажытнасці, манахі паверх тэксту пісалі недарэчныя гісторыі каталіцкіх святых. Нямецкія літаратары паступілі з бязбожнай фран-

<sup>1</sup> У далейших выданнях, пачынаючы з 1872 г., слоў: «аб ісцінным грамадстве» няма. Рэд.

цузскай літаратурай якраз наадварот. Пад французскій арыгінал яны ўпісалі сваю філасофскую бязглуздзіцу. Напрыклад, пад французскую крытыку грашовых адносін яны ўпісалі «адчужэнне чалавечай сутнасці», пад французскую крытыку буржуазнай дзяржавы—«скасаванне панавання Абстрактна-Усеагульнага» і т. д.

Гэтае падсоўванне пад развіццё французской мыслі сваёй філасофскай фразеалогіі яны ахрысцілі «філасофіяй дзеяння», «ісцінным соцыялізмам», «нямецкай наукаі соцыялізма», «філасофскім аргументаваннем соцыялізма» і т. д.

Французская соцыялістычна-комуністычная літаратура была такім чынам зусім выхалашчана. І паколькі ў руках немца яна перастала выражаць барацьбу аднаго класа супроща другога, то немец быў пераконан, што ён падняўся вышэй «французскай аднабаковасці», што ён адстайвае, замест ісцінных патрэбнасцей, патрэбнасць у ісціне, а замест інтэрэсаў пролетарыята—інтэрэсы чалавечай сутнасці, інтэрэсы чалавека наогул, чалавека, які не належыць ні да якога класа і наогул існуе не ў рэчаіснасці, а ў туманных нябёсах філасофскай фантазіі.

Гэты нямецкі соцыялізм, які лічыў свае бездапаможныя схаластычныя практикаванні такімі сур'ёзнымі і важнымі і так крыйліва іх рекламираваў, страціў патроху сваю педантычную нявіннасць.

Барацьба нямецкай, асабліва прускай, буржуазіі супроща феадалаў і абсолютнай манархіі, адным словам ліберальны рух,—становілася ўсё сур'ёзней.

«Ісціннаму» соцыялізму прадставіўся, такім чынам, жаданы выпадак проціпаставіць палітычнаму руху соцыялістычныя патрабаванні, аддаваць традыцыйнай анафеме лібералізм, прадстаўнічую дзяржаву, буржуазную канкурэнцыю, буржуазную свободу друку, буржуазнае права, буржуазную свободу і роўнасць і прарапаведваць народнай масе, што ў гэтым буржуазным руху яна не можа нічога выйграць, але, наадварот, рызыкуе ўсё страціць. Нямецкі соцыялізм вельмі дарэчы забываў, што французская крытыка, бясплодным водгала-сам якой ён быў, мела на ўвазе сучаснае буржуазнае грамадства з адпавядаючымі яму матэрыяльнымі ўмо-вамі жыцця і адпаведнай палітычнай канстытуцыяй,



т. зн. якраз усе тыя прадпасылкі, аб заваяванні якіх у Германіі толькі яшчэ ішла гутарка.

Нямецкім абсолютным урадам, з іх світай папоў, школьніх настаўнікаў, правінцыяльных дваранчыкаў і бюракратаў, ён служыў дарэчы трапіўшым пад руку пудзілам супроць пагражаюча наступаўшай буржуазіі.

Ён быў падсалоджаным дапаўненнем да горачы бізнуоў і ружэйных куль, якімі гэтая ўрады ўсміралі паўстанні нямецкіх рабочых.

Калі «ісцінны» соцыялізм становіўся такім чынам зброяй у руках урадаў супроць нямецкай буржуазіі, то ён і непасрэдна служыў выражэннем рэакцыйных інтарэсаў, інтэрэсаў нямецкага мяшчанства. У Германіі сапраўдную грамадскую аснову існуючага парадку рэчаў складае дробная буржуазія, якая перайшла ў спадчыну ад XVI века і з таго часу заўсёды зноў паяўляеца ў той або іншай форме.

Захаванне яе роўназначна захаванню існуючага ў Германіі парадку рэчаў. Ад прамысловага і палітычнага панавання буржуазіі яна са страхам чакае сваёй вернай тібелі, з аднаго боку, з прычыны канцэнтрацыі капитала, з другога—з прычыны росту рэволюцыйнага пролетарыята. Ей здавалася, што «ісцінны» соцыялізм адным стрэлам забівае двух зайцаў. І «ісцінны» соцыялізм распаўсюджваўся як зараза.

Вытканае з разумовага павуціння, расшытае вычурнымі кветкамі красамоўства, прасякнутае слязымі саладжавага замілавання, гэтае містычнае покрыва, якім нямецкія соцыялісты прыкрывалі пару сваіх худых «вечных ісцін», толькі павялічвала збыт іх тавару сярод гэтай публікі.

Са свайго боку, нямецкі соцыялізм ўсё больш разумеў сваё прызванне быць высокапарным прадстаўніком гэтага мяшчанства.

Ён абвясціў нямецкую нацыю ўзорнай нацыяй, а нямецкага мешчаніна—узорам чалавека. Кожнай яго нізасці ён надаваў патаемны, узвышаны соцыялістычны сэнс, які ператвараў яе ў нешта ёй зусім процілеглае. Паслядоўны да канца, ён адкрыта выступаў супроты «груба-разбуральнага» напрамку комунізма і абвясціў, што сам ён у сваёй велічнай бесстароннасці стаіць вышэй за ўсякую класавую барацьбу. За вельмі нямногімі

выключэннямі ўсё, што цыркуліруе ў Германіі ў якасці нібы соцыялістичных і комуністичных твораў, належаць да гэтай бруднай, разбэшчваючай літаратуры<sup>1</sup>.

## 2) КАНСЕРВАТЫНЫ, АБО БУРЖУАЗНЫ, СОЦЫЯЛІЗМ

Пэўная частка буржуазіі жадае вылечыць *грамадскія хваробы* для таго, каб умацаваць існаванне буржуазнага грамадства.

Сюды адносяцца эканамісты, філантропы, паборнікі гуманнасці, дбальнікі аб шчасці працоўных класаў, арганізатары дабрачыннасці, члены таварыстваў апекавання жывёл, аснавальнікі таварыстваў цвярозасці, дробнатраўчатаў рэфарматары самых рознастайных відаў. Гэты буржуазны соцыялізм распрацоўваўся нават у цэлых сістэмах.

У якасці прыкладу прывядзем «Філасофію нішчаты» Прудона.

Буржуа-соцыялісты хочуць захаваць умовы існавання сучаснага грамадства, але без барацьбы і небяспек, якія немінуча з іх выцякаюць. Яны хочуць захаваць сучаснае грамадства, аднак без тых элементаў, якія яго рэволюцыянізуюць і разлагаюць. Яны хацелі-б' мець буржуазію без пролетарыата. Той свет, у якім пануе буржуазія, вядома, здаецца ёй самым лепшым са светаў. Буржуазны соцыялізм распрацоўвае гэтае суцяшальнае ўяўленне ў больш або менш цэльнную сістэму. Запрашаючы пролетарыят ажыццяўіць яго сістэму і ўвайсці ў новы Іерусалім, ён па сутнасці патрабуе толькі, каб пролетарыят заставаўся ў цяперашнім грамадстве, але адкінуў сваё ўяўленне аб ім, як аб нечым ненавісным.

Другая, менш сістэматычная, але больш практычная форма гэтага соцыялізма імкнулася да таго, каб унушыць рабочаму класу адмоўныя адносіны да ўсякага рэволюцыйнага руху, даказваючы, што яму можа быць карысна не тое або іншае палітычнае пераўтварэнне, а толькі змяненне матэрыяльных умоў жыцця, эканамічных адносін. Аднак пад змяненнем матэрыяльных умоў жыцця гэты соцыялізм разумее ні ў якім разе не

<sup>1</sup> Рэволюцыйная бура 1848 г. знесла ўвесь гэты гнусны напрамак і адбіла ахвоту ў яго носьбітаў спекуліраваць соцыялізмам. Галоўным прадстаўніком і класічным тыпам гэтага напрамку з'яўляецца п. Карл Грун. (*Заўвага Энгельса да нямецкага выдання 1890 г.*)

зінішчэнне буржуазных вытворчых адносін, ажыця-  
вімае толькі рэволюцыйным шляхам, а адміністрацый-  
ныя палепшанні, якія адбываюцца на глебе гэтых вы-  
творчых адносін, значыцца, нічога не змяняюць у ад-  
носінах паміж капиталам і наёмнай працай, у леп-  
шим-жа выпадку толькі скарачаюць для буржуазіі вы-  
даткі яе панавання і спрашчаюць яе дзяржаўную гас-  
падарку.

Самае падыходзячае для сябе выражэнне буржуазны  
соцыялізм знаходзіць толькі тады, калі ператвараецца  
ў прости аратарскі абарот мовы.

Свабодны гандаль! у інтэрэсах рабочага класа; апя-  
кунскія пошліны! у інтэрэсах рабочага класа; адзіноч-  
ныя турмы! у інтэрэсах рабочага класа,—вось апош-  
ніе, адзіна сказанае ўсур'ёз, слова буржуазнага соцыя-  
лізма.

Соцыялізм буржуазіі заключаецца якраз у сівяр-  
джэнні, што буржуа з'яўляюцца буржуа,—у інтэрэсах  
рабочага класа.

### 3) КРЫТЫЧНА-УТАПІЧНЫ СОЦЫЯЛІЗМ І КОМУНІЗМ

Мы не гаворым тут пра ту ю літаратуру, якая ва-  
ўсіх вялікіх рэволюцыях новага часу выражала патра-  
бованні пролетарыяті (творы Бабёфа і т. д.).

Першыя спробы пролетарыята непасрэдна ажыця-  
віць свае ўласныя класавыя інтэрэсы ў часе ўсеагуль-  
нага ўзбуджэння, у перыяд звяржэння феадальнага гра-  
мадства, немінуча цярпелі крушэнне з прычыны няраз-  
вітасці самога пролетарыята, а таксама з прычыны ад-  
сутнасці матэрыяльных умоў яго вызвалення, таму што  
гэтыя ўмовы з'яўляюцца толькі прадуктам буржуазнай  
эпохі. Рэволюцыйная літаратура, якая суправаджала  
гэтыя першыя рухі пролетарыята, па свайму зместу  
немінуча з'яўляецца рэакцыйнай. Яна прапаведуе ўсе-  
агульны аскетызм і грубую ўраўнальнасць.

Уласна соцыялістычныя і комуністычныя сістэмы,  
сістэмы Сен-Сімона, Фур'е, Оуэна і т. д., уznікаюць у  
першы, няразвіты перыяд барацьбы паміж пролетарыя-  
там і буржуазіяй, паказаны намі вышэй (гл. «Буржуа-  
зія і пролетарыят»).

Вынаходцы гэтых сістэм, праўда, бачаць процілег-  
ласць класаў, таксама як і дзеянне разбуральных эле-  
ментаў унутры самога пануючага грамадства. Але яны

не бачаць на баку пролетарыята ніякай гісторычнай са-  
мадзейнасці, ніякага ўласцівага яму палітычнага руху.

Паколькі развіццё класавага антаганізма ідзе поруч  
з развіццём прамысловасці, то яны таксама не могуць  
яшчэ знайсці матэрыяльных умоў вызвалення пролета-  
рыята і шукаюць такой соцыяльнай навукі, такіх со-  
цыяльных законаў, якія стварылі-б гэтыя ўмовы.

Месца грамадскай дзейнасці павінна заняць іх аса-  
бістая вынаходніцкая дзейнасць, месца гісторычных  
умоў вызвалення — фантастычныя ўмовы, месца паству-  
пова ідучай уперад арганізацыі пролетарыята ў клас—  
арганізацыя грамадства па прыдуманаму імі рэцэпту.  
Далейшая гісторыя ўсяго свету зводзіцца для іх да пра-  
паганды і практичнага ажыццяўлення іх грамадскіх  
планau.

Праўда, яны ўсведамляюць, што ў гэтых сваіх пла-  
нах абараняюць галоўным чынам інтарэсы рабочага  
класа як найбольш пакутуючага класа. Толькі ў якасці  
гэтага найбольш пакутуючага класа і існуе для іх про-  
летарыят.

Аднак няразвітая форма класавай барацьбы, а так-  
сама іх уласнае становішча ў жыцці прыводзяць да таго,  
што яны лічаць сябе стаячымі высока над гэтым класа-  
вым антаганізмам. Яны хочуць палепшыць становішча  
ўсіх членаў грамадства, нават і тых, што знаходзяцца ў  
самых лепшых умовах. З прычыны гэтага яны заўсёды  
апеліруюць да ўсяго грамадства без адрознення і нават  
пераважна — да пануючага класа. На іх думку, дастат-  
кова толькі зразумець іх сістэму, каб признаць яе са-  
мым лепшым планам самага лепшага з магчымых гра-  
мадстваў.

Яны адвяргаюць з прычыны гэтага ўсякае палітыч-  
нае, і ў асаблівасці ўсякае рэволюцыйнае, дзеянне; яны  
хочуць дасягнуць сваёй мэты мірным шляхам і прабу-  
юць пры дапамозе дробных і, вядома, няўдачных вопы-  
таў, сілай прыкладу пракласці дарогу новаму грамад-  
скому евангеллю.

Гэтае фантастычнае апісанне будучага грамадства  
ўзнікае ў той час, калі пролетарыят яшчэ знаходзіцца ў  
вельмі няразвітым стане і ўяўляе сабе з прычыны гэтага  
сваё уласнае становішча яшчэ фантастычна, яно ўзні-  
кае з першага поўнага прадчуванняў парыву пролета-  
рыята да ўсеагульнага пераўтварэння грамадства.

Але ў гэтых соцыялістичных і комуністичных творах ёсьць таксама і крытычныя элементы. Гэтыя творы нападаюць на ўсе асновы існуючага грамадства. Вось чаму яны далі ў вышэйшай ступені каштоўны матэрыял для асветы рабочых. Іх станоўчыя выводы наконт будучага грамадства, напрыклад, знішчэнне процілегласці паміж горадам і вёскай, знішчэнне сям'і, прыватнай нажывы, наёмнай працы, абвяшчэнне грамадской гармоніі, ператварэнне дзяржавы ў простае кіраванне вытворчасцю, — усе гэтыя палажэнні выражаюць толькі неабходнасць знішчэння класавай процілегласці, якая толькі што пачынала развівацца і была вядома ім толькі ў яе пярвічнай бясформеннай неакрэсленасці. У выніку і палажэнні гэтыя маюць яшчэ зусім утапічны харектар.

Значэнне крытычна-утапічнага соцыялізма і комунізма стаіць у адваротных адносінах да гістарычнага развіцця. Па меры таго як развіваецца і набывае ўсё больш выразныя формы барацьба класаў, гэтае фантастычнае імкненне ўзвысіцца над ёй, гэтыя фантастычна адмоўныя да яе адносіны пазбаўляюцца ўсякага практичнага сэнсу і ўсякага тэарэтычнага апраўдання. Вось чаму, калі аснавальнікі гэтых сістэм і былі ў многіх адносінах рэволюцыйны, то іх вучні заўсёды ўтвараюць рэакцыйныя секты. Яны моцна трymаюцца старых поглядаў сваіх настаўнікаў, не гледзячы на далейшае гістарычнае развіццё пролетарыята. Вось чаму яны паслядоўна стараюцца зноў прыступіць класавую барацьбу і прымірыць процілегласці. Яны ўсё яшчэ мараць аб ажыццяўленні шляхам вопытаў сваіх грамадскіх утопій, аб устанаўленні асобных фаланстэрэаў<sup>1</sup>, аб аснаванні ўнутраных калоній [«Home-colonies»]<sup>1</sup>, аб наладжанні маленькой Ікарыі<sup>1</sup>, — кішанёвага выдання новага Іерусаліма, — і для збудавання ўсіх гэтых паветраных замкаў вымушаны звяртацца да філантропіі буржуазных сэрцаў і ка-шалькоў. Яны паступова апускаюцца ў катэгорыю апі-

<sup>1</sup> Фаланстэрамі называліся соцыялістичныя калоніі, якія праектаваў Фур'е; Ікарыяй Кабэ называў сваю утапічную краіну, а пазней сваю комуністичную калонію ў Амерыцы. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

*Home colonies* (калоніямі ўнутры краіны) Оуэн называў свае ўзорныя комуністичныя таварыствы. Фаланстэрамі называліся грамадскія палацы, якія праектаваў Фур'е. Ікарыяй называлася утапічна-фантастычная краіна, комуністичныя ўстановы якой апісваў Кабэ. (Заўвага Энгельса да нямецкага выдання 1890 г.)

саных вышэй рэакцыйных або кансерватыўных соцыялістаў, адрозніваючыся ад іх толькі больш сістэматычным педантызмам, фанатычнай верай у цудоўнае дзеянне сваёй соцыяльнай навукі.

Вось чаму яны з заядласцю выступаюць супротив усякага палітычнага руху рабочых, выклікаемага, на іх думку, толькі сляпым нявер'ем у новае евангелле.

Оуэністы ў Англіі і фур'ерысты ў Францыі выступаюць — першыя супротив чартыстаў, другія супротив рэфармістаў<sup>1</sup>.

#### IV. АДНОСІНЫ КОМУНІСТАЎ ДА РОЗНЫХ АПАЗІЦЫЙНЫХ ПАРТЫЙ

Пасля таго, што было сказана ў раздзеле II, зразумелы адносіны комуністаў да склаўшыхся ўжо рабочих партый, г. зн. іх адносіны да чартыстаў у Англіі і да старонікаў аграрнай рэформы ў Паўночнай Амерыцы.

Комуністы змагаюцца ў імя бліжэйшых мэт і інтарэсаў рабочага класа, але ў той-жа час у руху сёнешняга дня яны адстайваюць і будучыню руху. У Францыі, у барацьбе супротив кансерватыўнай і радыкальной буржуазіі, комуністы прымыкаюць да соцыялістычна-дэмакратычнай партыі<sup>2</sup>, не адмаўляючыся тым не менш ад права адносіцца крытычна да фраз і ілюзій, якія вызначаюць з рэволюцыйнай традыцыі.

У Швейцарыі яны падтрымліваюць радыкалаў, не ўпускаючы, аднак, з-пад увагі, што гэтая партыя складаецца з супярэчлівых элементаў, часткова з дэмакратычных соцыялістаў у французскім стылі, часткова з радыкальных буржуа.

Сярод палякаў комуністы падтрымліваюць партыю, якая ставіць аграрную рэволюцыю ўмовай нацыянальнага

\* Гутарка ідзе аб староніках газеты «La Réforme» («Рэформа»), органа «соцыялістычна-дэмакратычнай» партыі. Рэд.

2 Гэтая партыя была тады прадстаўлена ў парламенце Ледру-Раленам, у літаратуры—Луі Бланам, у штодзённым друку—газетай «La Réforme» [«Рэформа»]. Назва—соцыялістычна-дэмакратычная—азначала, што гэтая частка дэмакратычнай або рэспубліканскай партыі, як і аўтары гэтай назвы, была больш або менш афарбована ў соцыялістычны колер. (Заўвага Энгельса да англійскага выдання 1888 г.)

Называўшая сябе соцыялістычна-дэмакратычнай партыя ў Францыі была прадстаўлена ў палітычным жыцці Ледру-Раленам, у літаратуры—Луі Бланам; такім чынам, яна, як неба ад зямлі, адрознівалася ад сучаснай нямецкай соцыял-дэмакратыі. (Заўвага Энгельса да нямецкага выдання 1890 г.)

вызвалення, тую самую партыю, якая выклікала Кра-  
каўскае паўстанне 1846 г.

У Германіі, паколькі буржуазія выступае рэволю-  
цыйна, комуністычная партыя змагаецца разам з ёю су-  
проць абсолютнай манархіі, феадальнай паземельнай  
уласнасці і рэакцыйнага мяшчанства.

Але ні на хвіліну не перастае яна выпрацоўваць у  
рабочых магчымы больш яснае ўсведамленне варожай  
процілегласці паміж буржуазіяй і пролетарыятам, каб  
нямецкія рабочыя маглі цяпер-жа скарыстаць грамад-  
скія і палітычныя ўмовы, якія павінна прынесці з сабою  
панаванне буржуазіі, як зброю супроць яе-ж самой,  
каб зараз-жа пасля звяржэння рэакцыйных класаў у  
Германіі пачалася барацьба супроць самой буржуазіі.

На Германію комуністы звяртаюць галоўную сваю  
увагу таму, што яна знаходзіцца напярэдадні буржуаз-  
най рэвалюцыі, таму, што яна зробіць гэты пераварот  
пры больш прагрэсіўных умовах еўрапейскай цывіліза-  
цыі наогул, са значна больш развітым пролетарыятам,  
чым у Англіі XVII і ў Францыі XVIII стагоддзя. Нямец-  
кая буржуазная рэвалюцыя, значыцца, можа быць толь-  
кі непасрэдным пралогам пролетарскай рэвалюцыі.

Адным словам, комуністы ўсюды падтрымліваюць  
усякі рэвалюцыйны рух, накіраваны супроць існуючага  
трамадскага і палітычнага ладу.

Ва ўсіх гэтых рухах яны высоўваюць на першае мес-  
ца пытанне аб уласнасці, як асноўнае пытанне руху, неза-  
лежна ад того, ці прыняў ён больш або менш развітую  
форму.

Нарэшце, комуністы ўсюды дабіваюцца абеднання  
і пагаднення паміж дэмакратычнымі партыямі ўсіх  
краін.

Комуністы лічаць ганебнай справай скрываць свае  
погляды і намеры. Яны адкрыта заяўляюць, што іх мэты  
могуць быць дасягнуты толькі шляхам гвалтоўнага  
звяржэння ўсяго існуючага грамадскага ладу. Няхай  
пануючыя класы садрагаюцца перад Комуністычнай Рэ-  
волюцыяй. Пролетарыям няма чаго ў ёй траціць апрача  
сваіх ланцугоў. Набудуць-жа яны ўвесь свет.

### Пролетары ўсіх краін, еднайцеся!

Напісана К. Марксам і Ф. Энгельсам  
на нямецкай мове ў снежні 1847—студзені 1848 гг.  
Упершыню надрукавана ў 1848 г., у Лондане.—  
Маркс і Энгельс, Творы, т. V.



*Blechnum* sp. Linné  
Molkom 22.II.49.

Цана 60 кап.

25.

НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ

К. Маркс и Ф. Энгельс

Манифест коммунистической партии  
Государственное Издательство БССР

Минск 1948